



ЗВЯЗДА 29 чэрвеня 2007 г.

## Аляксандр Лукашэнка адзначыў дзяржаўнымі ўзнагародамі заслужаных людзей Беларусі

Прэзідэнт Беларусі адзначыў дзяржаўнымі ўзнагародамі заслужаных людзей рэспублікі за шматгадовае плённую працу, высокае прафесійнае майстэрства, дасягненне значных вытворчых паказчыкаў, бездакорную службу, узорнае выкананне службовых абавязкаў, заслугі ў развіцці эканамічнага, адукацый, культуры і спорту. Указ аб гэтым Аляксандр Лукашэнка падпісаў 27 чэрвеня.

Ордэнам Пашаны ўзнагароджаны рэктар Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта Уладзімір Шымаў, дырэктар ВПUP «Універсал Бабруйс» Беларускага таварыства глухих Уладзімір Аўчынінн. Гэта ўзнагароды ўдастоены таксама начальнік упраўлення службы якасці Кавальскага завода цяжкай штампавка Іван Аўчынінкіў, машыніст кра-на вытворчага цэха Мінскага завода «Другасчормет» Анатоль Ярквіч і работнікі Мінскага электратэхнічнага завода ім.в.І. Казлова Аляксей Маркўа і Кацярына Радчанка. Былы п'яначомуны прадстаўнік Беларусі пры Эканамічным саваце Садружжасці Незалежных Дзяржаў Яўген Сіняўскі, а таксама намеснік міністра адукацыі Барыс Іваноў адзначаны медалём «За працоўную заслугу». Гэтым медалём ўзнагароджаны і кіраўнікі мінскіх раённых адміністрацый: Маскоўскага раёна Яўген Дурок, Савецкага — Валерый Пінчук, Першамайскага — Валерый Скакун.

Медаль «За працоўныя заслугі» ўдастоены таксама кіраўнікі і работнікі шрагу вытворчых прадпрыемстваў рэспублікі, органаў юстыцыі, Сакратарыята Палаты прадстаўніцой Нацыянальнага сходу, устаноў адукацыі. Кіраўнік дзяржавай ўзнагародзіў медалём Франціска Скарыны генеральнага дырэктара, мастацкага кіраўніка Гомельскага дзяржаўнага цырка Яўава Лабовіча, дакцэра тэатральнага факультэта Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Уладзіміра Мішчанчука, намесніка галоўнага рэдактара часопіса «Вясёлка» Мікалая Малячука і рэдактара аддзела — члена рэдкалегіі часопіса Мікалая Чарняўскага.

## Энергазберажэнне: добрыя прыклады многіх працоўных калектываў

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 28 чэрвеня ўручыў дзяржаўныя ўзнагароды прадстаўнікам прамысловасці, аховы здароўя, навукі, адукацыі, спорту.

У нас складалася добрая традыцыя напярэдадні галоўнага дзяржаўнага свята — Дня Незалежнасці ўручаць дзяржузнагароды лепшым людзям краіны. Гэта знак грамадскага прызнання працоўных поспехаў, прафесійнага майстэрства, творчых і спартыўных дасягненняў, шчырага служэння Айчыне», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

У ліку ўзнагароджаных — прадстаўнікі розных рэгіёнаў краіны і розных сфер дзейнасці. Гэта кіраўнікі, спецыялісты і рабочыя прадпрыемстваў як дзяржаўнай, так і прыватнай форм уласнасці, вучоныя і педагогі, дзяржслужачыя і супрацоўнікі грамадскіх арганізацый, спартсмены і трэнеры. Іх адначасна кіраўнік дзяржавы, іх поспехі красамуюна сведчаць аб тым, што Беларусі стабільна развіваецца, выконваюцца намечаныя планы сацыяльна-эканамічнага развіцця.

Задачы энергазберажэння, эканоміі рэсурсаў, імпартазамішчэння, укаранення найноўшых тэхналогій, інавацыйных шлях развіцця і эфектыўныя метады гаспадарэння цяпер набываюць асаблівае актуальнасць. Падкрэсліў Прэзідэнт Беларусь. Паводле яго слоў, у вырашэнні гэтых задан добрыя прыклады паказваюць многія працоўныя калектывы, лепшыя прадстаўнікі якіх сёння адзначаны ўзнагародамі. Адзін з іх — Салігорскі інстытут праблем рэсурсазберажэння з доследнай вытворчасцю.

Прэзідэнт Беларусі ў ходзе ўручэння дзяржузнагарод адзначыў добрую работу калектыву Белаазёрскага электрамеханічнага завода, які вырабляе тэхніку для выкарыстання мясцовых відаў энэргарэсурсаў. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў значны ўклад Аб'яднанага інсты-

## Прэзідэнт Беларусі ўчора прыняў удзел у Рэспубліканскім балі выпускнікоў ВНУ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ўчора прыняў удзел у Рэспубліканскім балі выпускнікоў вышэйшых навучальных устаноў. Аб гэтым БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.

Колькасць дзяржаўных ВНУ ў рэспубліцы за апошнія 15 гадоў павялічылася з 33 да 43, сямрод іх 31 ўніверсітэт, 7 акадэмія, 3 вышэйшыя каледжы, 2 інстытуты. У Беларусі працуе таксама 10 інстытутаў прыватнай формы ўласнасці. Штогод ВНУ краіны выпускаюць больш як 50 тысяч спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй, з іх больш як 30 тысяч з'яўляюцца выпускнікамі дзённай формы навучання.

## У Беларусі спрошчаны парадак стварэння індывідуальных прадпрыемальнікамі прыватных унітарных прадпрыемстваў

*(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)*

Палажэннем прадугледжана, што вышэйзавязаныя нормы таксама прымяняюцца адносна дакументаў, выдзеленых індывідуальнаму прадпрыемальніку дзяржаўнымі органамі, якія ажыццяўляюць санітарны, эпідэміялагічны, пажарны і іншыя віды кантролю.

Дакументам устаноўлена, што абавязцельствы індывідуальнага прадпрыемальніка, у тым ліку рэдытнага (за выключэннем абавязцельстваў, што ўзніклі ў адпаведнасці з мытнымі заканадаўствам), якія не спыніліся на дату дзяржаўнай рэгістрацыі ўнітарнага прадпрыемства, на працягу трыццаці календарных дзён з даты дзяржаўнай рэгістрацыі ўнітарнага прадпрыемства павінны быць пераўступлены ў адпаведнасці з грамадзянскім заканадаўствам (перавод доўгу, уступка патрабавання) унітарнаму прадпрыемству, створанаму гэтым індывідуальным прадпрыемльнікам. Адпаведнае паведамленне павінна быць накіравана ў рэгіструючы орган. На працягу названага тэрміну таксама павінны быць спынены шляхам выканання або іншымі спосабамі, прадугледжаным мытным заканадаўствам, абавязцельствы індывідуальнага прадпрыемльніка перад мытнымі органамі.

Устаноўлена адказнасць у выглядзе ліквідацыі рэгіструючым органам унітарнага прадпрыемства ў спрошчаным парадку ў адпаведнасці з заканадаўствам у выпадку непрадстаўлення індывідуальным прадпрыемльнікам у тэрмін не пазней за трыццаць календарных дзён з даты дзяржаўнай рэгістрацыі унітарнага прадпрыемства пасведчанне аб дзяржрэгістрацыі індывідуальнага прадпрыемльніка, пятачак і штампаву, а таксама паведамленне аб спыненні ўсіх абавязцельстваў або іх пераўступленню.

У мэтах скарачэння фінансавых затрат, звязаных са стварэннем унітарнага прадпрыемства, Палажэнне вызваляе ад выплаты рэгістрацыйнага збору за дзяржаўную рэгістрацыю унітарнага прадпрыем-

### Звязда - 90: адваротны адлік

Да юбілею «Звязды»

застаўся 41 дзень

# НАША! ЯК БАЦЬКАЎШЧЫНА...

Хачу прызнацца — у савецкі час, калі выданні на роднай мове выходзіла значна больш, на абедзюх дзяржаўных чытаў з аднолькавым інтарэсам. А вось сёння, калі трапляе ў рукі газета на беларускай — нешта знутры патрабуе ўчытацца ў кожны радок.

Заўважыш гэткае ў сабе — здзіўляешся і разумееш: што тады беларускасі будзе натольна дастаткова, а сёння, на жаль, не. Тэлебачанне пра наша, нацыянальныя гаворчцы па-руску, Радыё, аб'яўляючы пэўныя каналы беларускімі, у многіх перадачх зусім не такое.

Ад нейкай моўнай няўтульнасці мяне ратуе «Звязда». Пачнеш чытаць — і адчуваеш, што ты нібы вяртаешся да роднай хаты, дзе валяна ўсё, дзе міла. Моша, якой шпіль аўтары, не калба, не клішэ, не зведжаны стэрэатып, а свая, вольнае, чыстая, як крэдычная вадыца. У ёй няма мудрагелістых выкрун-тасаў, модных зашморганых слоў і г.д.

Змест газеты прыцягваў таксама, бо матэрыялы тут на лобы густ. Не шматслоўе ці буханне ў бубен, не лямант да экстазу. Да таго ж...

Асабіста мне сутыкнуцца са «Звяздой» давлялося неаднойчы. На трэці год ваіны партызанства ў нашых лясах ужо набрала размах. Час быў літы, трагічны: фронт нечакана мог разгарнуцца для кожнага селішча ці нават хутара.

У гады акупацыі партызаны досыць часта прыходзілі і на наш. Я малы быў, але добра памятаю, як сваяк Ціхан з бацькам зачыніліся ў каморы і доўга гаварылі, як пасля мыці давала госяду два вялікія бо-наны хлеба, і ён сьмодзіў.

Праз шмат гадоў, калі вышэйае знамітаы загад ссылацца з хутароў, на нашым — паднялі падлогу, бацька выкапіў з падполля эжаўцелы аркуш, доўга

глядзеў на яго, аддаў мне:

— На, мо ў інстытуце спатрэбіцца?

— Што гэта? — запытаў я.

— Падольная «Звязда».

Вось тады я і даведаўся, што прыносіў Ціхан.

А потым у Мінску на доме, на рагу вуліц Рымарскай і Абуткавай убачыў дошку, якая паведамляла, што тут жы-ла сям'я Воранавых, які адрдукавалі першы нумар газеты-падпольнак.

Бацька і сын былі арыштаваныя і рас-страляныя. Драўляны дамок адважых патрыётаў зараз знесы. Памятная дошка прывычана на сцяне пры-будовы да дзев'яціпавярховка, дзе месціцца райпра-куратура Цэнтральнага раёна.

А магло быць і інакш — дамок Воранавых добра б захаваць, добра б адчыніць там музей газеты. Шкада, што той бацькаў нумар яе я некалі аддаў для Усеазаанай выставы беларускіх выданняў.

Пры камуністах «Звязда» была ўпльвовым выданнем, паважаным, шырока вядомым. Ды і зараз... Газета не па на прынку знайшла свайго чытача.

Яна ж фарміравала нарматыўную родную мову. І скажу без сумневу — уклад «Звязды» ў гэты жыва-творчы працэс Беларускасі за 90 гадоў унікальны, бадай, як нічыі іншы.

Былі яны іншыя, не дажылі да сёння. «Звязда» дажыла, нягледзячы, што цяжкасцяў на яе шляху не пералічыць — ваіны, рэпрэсіі, перабудовы. Яна — сапраўды Беларуска, учыліста знтавваная з гісторыі нацыі — выстаяла.

Тым вераснёўскім ранкам, калі прачытаў, што пі-салася на памятнай дошцы хаты Воранавых, я доўга быў пад уражаннем. Воранавы, вядома, былі ка-муністамі. «Звязда» — была і заставалася сапраўды нацыянальнай беларускай.

Мікола ДУБОЎСКІ, г. Мінск.

### СМЕРЦЬ У ВЕЖЫ

У непрацуоучай воданароп-най вежы ў Віцебскім раёне ранаіх былі знойдзеныя целы двух жыхароў вёскі Бабінічы — супрацоўніка мясцовай сельскагаспадарчай арганізацыі.

Ік паведаміла ва УУС Віцебскага аблвыканкама, мужчыны 1957 і 1953 гадоў нараджэння за-гінучы ад паражэння электрычным токам. Значыць, электрычныя сіс-тэмы збудавання знаходзіліся ў рабочым стане. А вось чаму за-гінучы людзі і што яны там наогул рабілі — на гэтыя пытанні аджа-жа следства.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

### РАЗГУБЫЎСЬ?

Пенсіянера дадаму падвезлі на аўтамашыне «Сітраен». Разлічыцца з вадзіцелем у мужчыны дробных грошай не было і ён за ім пайшоў дамоў, а ў залог пакінуў пакет і бар-сетку. Калі вярнуўся з грашмаў, ма-шыны ўжо не было. Пенсіянер моц-на засмуціўся і пайшоў скардзіцца ў Баранавіцкую міліцыю. І яго мож-на зразумець — у барсетцы ляжа-ла 600 тысяч рублёў.

Сымон СВІТСУНОВІЧ.

### ТРАГІЧНАЯ ХУТКАСЦЬ

У дарожна-транспартным ударэнні на МКАД загінуў вадзі-цель тэтакі. Трагедыя адбылася на 56-м кіламетры Мінскай калцавай дарогі.

Аўтамабіль-таксі «Пежо-405», за рулём якога быў 32-гадовы мін-чанін, рухаўся ў бок праспекта Не-залежнасці. Аўтамабіль на ўсім ха-ду ўрзаўся ў агародку і вылещеў у юквет, перавярнуўся і загароў-ся. Выратавальнікі, якія прыбылі на месца, патушылі агонь. На жаль, вадзіцеля выратаваць не ўдалося.

Воляга БЕРАСНЕВА,

«Мінск-Навіны».

Надзея НІКАЛАЕВА.

«Мінск-Навіны».

Надзея НІКАЛАЕВА.

Да юбілею «Звязды»

застаўся 41 дзень

# Спытайце, і «зоркі» вам адкажуць...

*(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)*

Беларускім жа глядачам пастаянна «суправа-джэнне» па фестывяльнаму Віцебску забяспечае структура Белтэлерадыёкампаніі: Першы і «ЛАД», Першы нацыянальны канал Беларускага радзеі, ра-дыё «Культура», «Сталіца» і «Радыус-FM». Усяго на фестывалі будуць працаваць 175 супрацоўнікаў БТРК.

Сёлета ў эфіры тэлеканалаў — прамыя трансля-цыі адкрыцця і закрыцця «Славянскага базару ў Ві-цебску-2007», гала-канцэрт майстроў мастацтва, між-народнага дзіцячага музычнага конкурсу і конкурсу маладых выканаўцаў эстраднай песні, аўтарскі юбі-лейны канцэртаў. Шэраг фестывальных канцэртаў можна будзе ўбачыць і на святлодзійных экранах, зме-шаных каля Палаца спорту і на Кастрычніцкай пло-шчы ў Мінску. Асноўныя мерапрыемствы і начныя кан-цэрты плануецца таксама запісаць для далейшага вы-карыстання ў эфіры Першага канала, «ЛАДУ», «Бела-рус-ТБ» і «НТБ-Беларусь», а таксама для абмену аў-дыё і відэаматэрыяламі з замежнымі партнёрамі.

Па традыцыі, на час фестывалю ў Віцебск пера-бярэцца праграмы «Ваша лато» і «Добрай раніцы, Беларусі!». Паводле слоў кіраўніка праекта «Доб-рай раніцы, Беларусі» Наталі Марынавай, у твора-чым камандзіроўкаю адпавядаць ўсе тры пары выд-чых, і кожны з іх правядзе ранішні эфір з Віцебска.

— Стаўку мы робім на «зорных» гасцей, якія бу-дучь прыходзіць у студыю. Нават абвясцілі конкурс для глядачоў — «Задай пытанне зорцы!». Пытанні можна дасылалч хоць праз наш электронны ад-

рас utro@tvr.by. Галоўны прыз — калекцыя аўтогра-фаў усіх «зорак» «Славянскага базару», — прыад-крыла інтрыгу Наталія.

Дарчы, у конкурсе ўжо ёсць прэтэндэнты на лід-раства — адна дзяўчына даслала амаль паўсотні пы-таньняў розным артыстам. Самымі запатрабаванымі ў беларускай тэлеаўдыяторыі аказаліся ўдзельнікі «Еўра-бачанне» — мноства пытаньняў адрасаваны Дзіму Біла-ну, Ціне Караль, Верцы Сярдэчкова, пераможцы сё-летняга конкурсу Марыні Шарыфавіч, а таксама абод-вум Калдунам. Некаторых «зорак» вядучыя паспрабу-юць падчас начных канцэртаў «дастаць» неспарэдна з грывмёркай, іншых паклічуць на запіс у студыю. Раней у беларускіх тэлевізійнікаў быў любымі госяць — Алег Газ-манав, які адвезіў з усіх выканаўцаў згаджаць прыхо-дзіць а 7-й раніцы ў прамы эфір, і нават адкіскаўся неспарэдна ў студыі. Але сёлета Газманова на «Сла-вянскім базары» не будзе, а ці здолее хто паўтарыць падобны «подзвіг», пакуль невядома.

Акрамя таго, кожнаму вядучаму «Добрай раніцы» даведзецца павяваць у фестывяльным «Горадзе майстроў» і засвоць пэўнае рамяство, а ў каго гэта атрымаецца лепш за астатніх — вырашаць глядчы, убачыўшы спецыяльныя ропартажы.



ЧРВЕНА 2007 г. ПЯТНІЦА № 27 (15478)

# ЧЫРВОНАЯ ЗВЯЗДА

# ЯК ЖЫВЕШ, ШКОЛА?

Закон Рэспублікі Беларусь «Аб агульнай сярэдняй адукацыі», Праграма развіцця агульнай сярэдняй адукацыі, новы стандарт агульнай сярэдняй адукацыі, новыя гігіенічныя патрабаванні да ўладкавання, зместу і арганізацыі навучальна-выхаваўчага працэсу ў агульнаадукацыйных установах — усё гэтыя дакументы будуць рэгуляваць школьнае жыццё ў новым навучальным годзе. Дарэчы, беларускіх школьнікаў з кожным годам становіцца менш. Сёлета колькасць выпускнікоў базавай школы была ўдвая меншая, чым летась — дзевятыя класы скончылі 70,5 тысячы чалавек...

## ІРЫНА ДАРАФЕЕВА ПЛАНУЕ ВЫСТУПІЦЬ У КРАМЛЁўСКИМ ПАЛАЦЫ

Даслоўна Лета-2007



Аб гэтым спявачка расказала падчас онлайн-канферэнцыі, праведзенай на сайце Белтэлерадыёкампаніі. Таксама прыхільнікі артысткі змоглі даведацца, калі чакаць новага хіта, што прадставіць Дарафеева на «Славянскім базары ў Віцебску», якую музычную ўзнагароду лічыць для сябе галоўнай, а патэнцыяльныя калегі па сцэне цікавіліся, як трапіць у «Тэатр песні Ірыны Дарафеевай», якімі спосабамі падтрымліваць фігуру і як часта варта мяняць сцэнічны імідж. У выніку замест дэклараванай гадзіны спявачка адказвала на пытанні ўсё дзве, ды яшчэ частка інфармацыі засталася «па-за сфэрам».

### Гэта ўжо не сакрэт...

Ірына — рэкардсмен па беларускім гастролі, і гэтая традыцыя пастаянна працягваецца. Напрыклад, сёння спявачка выступае ў Бабруйску ў канцэрце «За Беларусь», 30 чэрвеня прыедзе ў родны Магілёў, потым — у Мінск, а адразу адтуль — у Віцебск, на «Славянскі базар».

На мастацкім форуме ў Віцебску, дарэчы, будуць паказаны самыя яркія моманты з канцэрта «Купалле Ірыны Дарафеевай: Фестываль стыхій», які адбыўся ля сцен Мірскага замка. Магчыма, будзе прадстаўлена новая песня Аляксандры Пахмутавай і Мікалая Дабранавова, напісаная спецыяльна для беларускай спявачкі. Гэта таксама плануецца выступленне з Прэзіданцкім аркестрам, удзел у канцэрте зорак Еўрабачання і г.д.

Пасля «Славянскага базару», калі атрымаецца, Дарафеева возьме міні-адпачынак і правядзе 7 дзён на Кіпры. А па вяртанні працягне гастрольны тур па Беларусі «Пад мірным небам» і запіс новага альбома ва Украіне. У перспектыве таксама — перамовы з вядомым сербскім выканаўцам Жэлькам Йоксімічавічам наконт супрацоўніцтва.

У бліжэйшых планах спявачкі — сольны канцэрт у Крамлёўскім палацы з'ездзіць і «прапарыць» на расійскі музычны рынак. Інтарсы Ірыны Дарафеевай і Расіі зараз прадстаўляе кампазітар Кім Брэйтбург, які напісаў для яе песню «Дзячычы на барадзе» (у хуткім часе будзе зняты кліп), а для дуэта Ірыны і Руслана Аляхно — кампазіцыя «Сэрца зямлі майёй».

### А ці ведалі вы, што...

Хобі ў Ірыны — «нежаночка», захапленне рыбалкай, а найлепшы адпачынак — не на турскім беразе, а дзе-небудзь на беларускай рэчцы. Сябар спявачкі Руслан Аляхно нават паабяцаў спецыяльна для яе падарыць спінінг — відэль, яго і ўручыць у якасці падарунка на дзень нараджэння.

Адным з лепшых падарункаў для Дарафеевай стаў бы... падводны душ-масаж. Спявачка даўно марыць набыць сабе такі, але скландаўнасьць у тым, што сам сабе працэдур не правядзе — трэба, каб прыязджаў спецыяліст і рабіў усё па правілах.

Каб падтрымліваць форму, спявачка вымушана не толькі не есці пасля шасці гадзін вечара, але і абмяжоўваць сябе ў любімай страве — драніках. Гэта таксама яна ахвотна і многа займаецца спортам, у прыватнасці, плавае рознымі стылямі.

### З вяршыняў вопыту...

Жадаючы поспеху абсалютна ўсім прэзідэнтам ад Беларусі на «Еўрабачанне-2008», спявачка для сябе вышліла: «Напоўна, я змогла б узяць удзел у гэтым конкурсе... Але збірацца пакуль не збіраюся».

Дзверы ў «Тэатр песні Ірыны Дарафеевай» заўжды адчыненыя, але гэта не значыць, што можна прыйсці з вуліцы і мадэць зам за стацка. Пажадана мець музычную адукацыю, талент, добрую знешнасць і вялікае жаданне працаваць.

«Выслушаць, паглядзець, падказаць — заўжды калі ласка. А яшчэ, магчыма, варта пачаць з паствуплення на эстрадане аддзяленне ва Універсітэце культуры і мастацтваў, дзе я выкладаю», — раіць Дарафеева.

Дарэчы, дзве яе студэнткі — Ірына і Забава — трапілі ў студыю менавіта такім чынам, і зараз з'яўляюцца бок-вакалістамі спявачкі.

Першую прэмію на «Славянскім базары ў Віцебску» Ірына ўзяла яшчэ ў 1999 годзе, але дагэтуль лічыць яе адным з важнейшых сваіх дасягненняў. Сёлетніх канкурсантаў, якія абодва прайшлі «загартоўку» ў яе студыі, спявачка шчыра падтрымлівае: «І ў Ані Благавай, і ў Георгія Калдуна ёсць усё, каб быць у лідарах конкурсу; і цудоўныя вакальныя даныя, і артыстызм, і дастатковы вопыт работы на сцэне, а таксама выдатны рэпертуар».

Ад першай асобы  
— Я збіраюся, як кажуць, інтэгравацца не толькі на расійскі рынак, але і ў іншыя блізка і далёка краіны. Але тут вельмі важна не згубіць твар, а ў дадзеным выпадку для мяне — гэта твар Беларусі. Вось якіх заданых я ставіў перад сабой.

Вікторыя ЦЕЛІШУК.  
Фота Сяргея ЧУЛІЦКАГА, БТРК.  
Цалкам тэкст онлайн-канферэнцыі і фотарэпартаж з яе можна паглядзець на сайце [www.tvr.by](http://www.tvr.by).

## ТРЭЦІ ПРАЦОЎНЫ СЕМЕСТР ПАЧАЎСЯ!

У пачатку 60-х гадоў мінулага стагоддзя тысячы энергічных маладых людзей адмаўляліся ад традыцыйнага спакойнага адпачынку падчас летніх каникулаў і аб'ядноўваліся ў будаўнічыя атрады. Гэта справа паспяхова працягваецца і сёння. Студэнты з розных куткоў нашай краіны добраахвотна працягваюць навучальны год і дадаюць да яго трэці, працоўны семестр. Днямі каля галоўнага корпусу Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта адбыўся ўрачысты мітынг, прысвечаны адкрыццю трэцяга працоўнага семестра «Лета-2007».

Месяца правядзення мітынгу было выбрана не выпадкова. Менавіта БНТУ ў 1963 годзе стаў ініцыятарам стварэння студэнцкіх працоўных атрадаў. Па выніках мінулага года Штаб працоўных спраў універсітэта быў прызнаны лепшым у рэспубліцы.

Ва ўрачыстасці ўзялі ўдзел прадстаўнікі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта, Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі, а таксама студэнты розных ВНУ сталіцы. Мы пашкавалі: «Што для вас значыць студэнцкі будаўнічы атрад?»

Канстанцін БАЛАНДЗІН, прарэктар БНТУ:  
— Работа ў студэнтах — гэта цудоўная школа самавыхавання. Гэта знаёмства з новымі рэгіёнамі, новай сустрэчы, набываць ведаў і, безумоўна, добрую фінансавую дапамогу! А яшчэ — усведамленне таго, што менавіта ты робіш гісторыю. У апошні час

нашы студэнты ўдзельнічалі ў будаўніцтве падземнага горада «Сталіца», гатэля «Еўропа», Нацыянальнай бібліятэкі. А сёлета студэнтамі дапамогучы будаўніцтву ўнікальнага комплексу «Мінск-арэна».

Міхаіл ЦІЦЯНКОЎ, намеснік старшыні Мінгарвыканкама, былы камісар рэспубліканскага будаўнічага атрада Цэнтральнага камітэта камсамолу Беларусі:

— Мне так захацелася змяніць свой пінжак на куртку «робу» і разам з моладдзю прадоўжыць студэнцкі будаўнічы будні! Бо ў іх знойдзецца месца не толькі працы, але і романтицы. Той рубель, што заробяць хлопцы і дзяўчаты, — не галоўнае. Галоўнае — пачуццё дружбы!

Антон ЛЫНКОЎ, камандзір студэнцкага атрада БНТУ:

— Я ўпэўнены: мы зможам зрабіць нашу краіну больш прыгожай! І мы будзем працаваць так, каб не давялося чырванец перад бацькамі, перад універсітэтам і перад усёй краінай.

Віталей ПАЛЯШОЎ і Ігар ПІКАЛЮК, студэнты 2-га курса БНТУ:

— Мы вельмі шмат чулі пра будаўнічы атрады ад старшакурснікаў. І вось — не вытрымалі, вырашылі праверыць, як гэта! Хоцьча знайсці новых сяброў, заробіць грошай... Тым больш, мы спадзяемся, лета пройдзе цікава!

Марына БЕГУНKOBA, фота аўтара.



## ЛЕТА... ЦЯЖКІХ ПАДЛЕТКАЎ

Як паведамілі ў Віцебскім абласным камітэце БРСМ, усё больш цяжкіх падлеткаў уваходзіць у склад звычайных валанцёрскіх атрадаў, за імі замацаваны актыўныя маладзёжныя арганізацыі.

Хлопцы і дзяўчаты разам з членамі БРСМ наведваюць спартыўныя секцыі, ходзяць у паходы. Ім прапаноўваюць узяць удзел у розных акцыях. Напрыклад, наваполацкі гармак БРСМ арганізаваў «Школу маладога байца» з традыцыйнай паласой пераходу, стральбы з пневматычных вінтовак, конкурсам медыцынскай падрыхтоўкі і г.д. Мерапрыемства трайлішо на сапраўдным ваенскім палігоне «Баравуха-1».

Міліцыянеры вобласці, якія не пасрадна па сваёй рабоце дакладна, не па чутках ведаюць сітуацыю, сёлета арганізавалі каля 30 спецыялізаваных летніаў.

Тут падлеткаў перавыхоўваюць спартыўнымі нагрукамі, арганізуюць для іх экскурсіі ў раённыя аддзелы міліцыі, праводзяць сустрэчы з ветэранамі МВС.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

## Падзяка Прэзідэнта Студэнтам-выпускнікам ВНУ

Падзяка Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб'яўлена студэнтам-выпускнікам вышэйшых навучальных устаноў рэспублікі. Аднавяднае распараджэнне падпісаў кіраўнік дзяржавы.

За выдатныя поспехі ў вучобе, прыкладныя паводзіны і актыўны ўдзел у грамадскім жыцці Падзяка Прэзідэнта аб'яўлена Настасі Арабей, Паўлу Бараноўскаму, Уладзіміру Болбасу, Івану Булгакаву, Ігару Горскаму, Мікалаю Звядзкіну, Алене Маршыннай, Іне Рашацкай, Паўлу Хадаруку і Яўгену Якімаву.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

## ЛЕКЦЫІ — ПАД АДКРЫТЫМ НЕБАМ

Міжнародная навуковая канферэнцыя па актуальных праблемах сучаснай тэалагічнай адукацыі — «Летні багаслоўскі інстытут-2007» — пачала працаваць на базе адпачынку «Гарадок» пад Радашковічамі.

Яе слухачамі сталі студэнты, маладыя свяшчэннікі, урачы, журналісты, настаўнікі, хрысціянская моладзь з Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, Мінскай духоўнай акадэміі і семінары, а таксама Маскоўскага, Харкаўскага, Санкт-Пецярбургскага, Рыжскага і Турнуўскага (Польшча) ўніверсітэтаў.

Мэта канферэнцыі — забяспечыць маладое пакаленне спецыялістаў тэаэтычнымі ведамі ў галіне багаслоўя і рэлігійнага адукацыі, а таксама пазнаёміць слухачоў з навыкамі практычнага прымянення гэтых ведаў у сучасных галінах навукі. Лекцыі і семінары праходзяць пад адкрытым небам. Ва ўдзельніцкай канферэнцыі засталося таксама час для актыўнага адпачынку і экскурсіі па гістарычных і культурных мясцінах.

Упершыню Летні багаслоўскі інстытут быў арганізаваны ў Беларусі ў 1999 годзе па ініцыятыве Біблійска-багаслоўскага інстытута св.апостала Андрэя (Масква) і Хрысціянскага адукацыйнага цэнтру імя святых Кірылы і Мяфодзія.

Надзея НІКАЛАЕВА.

## КАНИКУЛЫ НА «ВЫДАТНА»

З пачаткам лета перад бацькамі паўстае надзённае пытанне: чым заняць дзяцей? Кожны, вядома, вырашае яго па-свойму, па меры магчымасцяў. Хтосьці выкарыстоўвае як «базу» для адпачынку вёску (дзе ёсць дача альбо жыўчы бацькі), хтосьці адпраўляецца сам'ямі да дэплага мора — варыянтаў шмат. Падчас каникулаў працуюць і школьныя лагеры. Аднак, як рэзонна заўважаюць бацькі, «на асфальце» з карысцю наўрад ці аддасяць. Вядлікай папулярнасцю карыстаюцца дзіцячыя аздаравленчыя лагеры — своеасаблівы «спадчына» савецкіх часоў. Аднак у шэрагу месцаў гэта ўжо зусім не тыя піянерлагеры, якімі мы іх прывыклі сабе ўяўляць. У чым перакананыя, калі завітаў на Чэрвеньшчыну.

У раёне зараз працуюць два дзіцячыя аздаравленчыя лагеры. Яшчэ дзесяць гадоў таму не было ніводнага. Адметнасць Чэрвеньшчыны яшчэ і ў тым, што тут спецыяльна арганізаваны

летні адпачынак для дзяцей, бацькі якіх працуюць на аграпрамысловых прадпрыемствах. Спачатку была ідэя ўвесці аздаравленчы лагер, але планы не удалося ўвасобіць у жыццё. Пайшлі іншым шляхам: раённы камітэт галіновага прафсаюза работнікаў АПК выкупіў у калгаса імя Леніна будынак пачатковай школы, які знаходзіўся на балансе гаспадаркі. З таго часу на ўскрайку вёскі Іванчы пачаў адкрываць гісторыі аздаравленчы лагер «Чайка». Дарэчы, першая ўстанова такога тыпу ў раёне. І яшчэ: як удалося даведацца, за галіноўны прафсаюзам АПК на Міншчыне засталася ўсё гэта дзіцячы аздаравленчы лагер (акрамя Чэрвеньскага, у Маладзечанскім раёне). Тлумачыцца ўсё даволі проста — не кожнаму райкаму прафсаюза па сілах утрымліваць у функцыянальным стане дзіцячы аздаравленчы лагер, перш за ўсё з-за фінансавых цяжкасцяў.

«Чайка», пэўна, таксама б мела не зусім аптымістычныя перспектывы, калі б не дапамога з... Францыі. Чэрвеньскі райкам прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу на працягу вось ужо сямі гадоў плённа супрацоўнічае з асацыяцыяй «Эльзас—Беларусь» з горада Страсбург.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)



Дзясцікласніца Насця МЯНЦЮК сёння дзяжурчыць у сталовай.



— А праз два гады гэта сітуацыя паўтोरчыцца і на парозе сярэдняй школы, — папярэджвае начальнік упраўлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі нашай краіны Юрый ГЛАДКОЎ. — Згодна з папярэднімі разлікамі, у 2008 годзе сярэдняю школу скончаць 92 тысячы выпускнікоў, а ў 2009 годзе — толькі 45 тысяч. Але не варта драматызаваць сітуацыю.

Дэмаграфічная сітуацыя і сапраўды ўносіць свае карэктывы ў дзейнасць навучальных устаноў, аднак у дадзеным выпадку скарачэнне амаль што ўдвай колькасці выпускнікоў тлумачыцца тым, што ў 1998/1999 навучальным годзе было прынята рашэнне ў сувязі з пераходам на праграму дванаццацігадовай школы раздзяліць шасцігодкі і сямігады, якія прыйшлі ў школу. Шасцігодкі пайшлі ў падрыхтоўчыя класы рэфармаванай 12-гадовай школы, а для сямігады захававалася старая мадэль — 1-ы клас 11-гадовай школы. Калі б гэта не было зроблена, то адзін год і ВНУ, і сярэдняй спецыяльнай, і прафесійна-тэхнічнай навучальных устаноў засталася б увогуле без абітурыентаў. Хоць і ў гэтым годзе прафесійна-тэхнічным і сярэднім спецыяльным навучальным установам будзе даволі праблематычна ажыццявіць набор навучанцаў на аснове базавай адукацыі. Затое выпускнікам 2009 года пашанцуе — канкурэнцыя на ўваходзе ў ВНУ будзе не такая вострая, як сёння.

У 2010 годзе колькасць выпускнікоў зноў пачне паступова павялічвацца, але ўсё роўна ў бліжэйшыя гады мы не зможам выйсці на тую колькасць школьнікаў, якая была ў нас, скажам, пяць гадоў назад. Паводле папярэдніх даных, у новым навучальным годзе за школьныя парты сядзець больш як 90 тысяч першакласнікаў.

— Законан «Аб агульнай сярэдняй адукацыі» устанавілі ўвогуле нормы будучага ўвядзення ў школах агульнаадукацыйных устаноў, хацелася б даведацца, як гэтыя нормы будуць укараняцца ў жыццё і ці будуць фарміравацца новыя класы? — Сапраўды, законам уводзіцца абмежаванні на напаяльнасць класаў: да 20 вучняў — у пачатковай, да 25 вучняў — у базавай школе і не больш за 20

у профільнай школе. Сетка навучальных устаноў і класаў зацвярджаецца мясцовымі органамі ўлады, і менавіта мясцовыя органы ўлады, у падпарадкаванні якіх знаходзяцца агульнаадукацыйныя установы, будуць вырашаць пытанне з напаяльнасцю класаў з улікам кожнай канкрэтнай сітуацыі. Напрыклад, па якому прынцыпу пераводзіць «лішніх» дзяцей з класаў, напаяльнасць якіх складае больш за 30 чалавек, асабліва калі вучнёўскі каплетў ўжо сфарміраваўся? Калі прытрымлівацца літары закона, то трэба камусьці з дзяцей пайсці ў іншы клас, але ў такім разе даводзіцца развітацца са сваімі сябрамі, любімым настаўнікам, класным кіраўніком і гэтак далей. Ці што рабіць у пачатковай школе, калі ў першы клас прыйдуць 25 чалавек? Не варта забываць і пра дэфіцыт вучнёўных плошчаў, асабліва ў новых гарадскіх мікрараёнах. У Мінску ў дзве змены працуюць зараз 40 працэнтаў школ, і напаяльнасць многіх з іх перавышае планавыя магутнасці. І дзе, скажыце, там знайсці ўмовы для размяшчэння дадатковых класаў? Плюс трэба знайсці яшчэ і фінансавыя сродкі на аплату новых педагагічных ставак. Нарматывы, занатаваныя ў законе, гэта, хутчэй, артыфр, да якога трэба імкнуцца. Мяркую, што ўстаноўленыя абмежаванні будуць вытрымлівацца ў новым навучальным годзе толькі пры фарміраванні першых класаў. Такім чынам мы будзем рухацца «эвалюцыйна»: ад першых класаў і далей. Спадзяёмся, што гэтая мера прывядзе да павышэння якасці ведаў вучняў і адначасова прыпыніць і павярне назад працэс пакідання школ настаўнікамі.

— А якія новабудуёлыя плануецца ўвесці ў эксплуатацыю да новага навучальнага года? — Усяго ў нашых планах значацца 12 сярэдніх школ на 3 тыс. 705 вучнёўскіх месцаў, у тым ліку 9 — новых і 3 — рэканструяваных. Напрыклад, у Мінску да 1 верасня будзе адкрыта новая школа ў мікрараёне «Сухаравы 4» на 720 месцаў, а на вуліцы Няжрасва плануецца здаць першы пускавы комплекс прыбудовы да ЦШ № 53. У Брэсцкай вобласці будзе адкрыта сярэдняй школа ў вёсцы Бухавічы Кобрынскага раёна, а ў вёсцы Альшаны Столінскага раёна завяршаецца рэканструкцыя сярэдняй

школы на 540 чалавек. На Віцебшчыне ў горадзе Глыбокае будзе рэканструяваны будынак школы № 1 (дабудаваны блок другой і трэцяй ступеняў навучання), а ў Полацку ў мікрараёне № 2 жылга раёна «Аэрапорт» зараз завяршаецца будаўніцтва другой чаргі школы, куды увайшлі сталовае на 620 пачатковых месцаў, актывае зала на 450 месцаў, дзве спартыўныя залы агульнай плошчай 576 квадратных метраў і вучнёўскія класы на 475 вучнёўскіх месцаў. На завяршальным этапе знаходзіцца будаўніцтва работы ў школах у вёсцы Крупец Добрушскага раёна (блок пачатковых класаў), у гарадскім пасёлку Бальшыцкі Гомельскага раёна, у вёсцы Селецкае Касцюковіцкага раёна і ў мікрараёне № 6 горада Светлагорска (чацвёрты пускавы комплекс). Таксама будзе здадзена ў эксплуатацыю і сярэдняя школа ў вёсцы Азёрка на 360 месцаў, што пад Мінскам.

— Юрый Ігаравіч, даволі часта бацькі па тых ці іншых не жадаюць аддаваць сваё дзіця ў школу па месцы жыхарства. Ці маюць яны права выбраць навучальнай установы? Як увогуле правільна выбраць навучальную установу для свайго дзіцяці?

— Згодна з Законам «Аб агульнай сярэдняй адукацыі», дзіця можа абраць для вучобы любую школу. Аднак на практыцы могуць узнікнуць пэўныя цяжкасці з ажыццяўленнем жадання навучанца ў той ці іншай навучальнай установе: калі класы ў ёй перапоўненыя, то дырэктар школы мае ўсе падставы адмовіць бацькам вучня з іншага раёна. Да таго ж у школу ў першую чаргу залічваюцца дзеці, якія пражываюць побач з ёю. А калі свабоднага месца ёсць, кіраўніцтва абавязана ўзяць у школу ўсіх жадаючых.

Мяркую, што вас больш цікавіць першакласнікі, якіх бацькі спрабуюць уладкаваць у пачатковую школу пры гімназіі. Хачу папярэдыць, што гімназічная адукацыя ў нас пачынаецца з другой ступені навучання, гэта значыць з пятага класа, прычым адбор у гімназію ажыццяўляецца на конкурснай аснове. Змест жа вучэбных праграм адродкаваў для ўсіх пачатковых класаў — незалежна ад таго, пры гімназіі яны працуюць ці ў звычайнай школе.

(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)

## 9 Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» на III квартал або II паўгоддзе 2007 года

Прозвішча, імя, імя па бацьку \_\_\_\_\_  
Падпіска аформлена і аплачана ў \_\_\_\_\_ (аддзяленне сувязі) \_\_\_\_\_ на III кв. або II паўгоддз. 2007 года  
Хатні адрас і тэлефон \_\_\_\_\_ (індэкс) \_\_\_\_\_

Каму \_\_\_\_\_  
Куды \_\_\_\_\_ (прозвішча, ініцыялы) \_\_\_\_\_ (адрас) \_\_\_\_\_ (паштовы індэкс) \_\_\_\_\_ (горад, населены пункт)

Удачы ў розыгрышы!

Ф.ЦІ-1  
Міністэрства сувязі і інфармацыі Рэспублікі Беларусь  
АБАНЕМЕНТ на газету «Звязда» з бясplatнымі ўкладанні: «Чырвоная змена», «Местное самоуправление», «Крайнае здароўе», «Жырандоль», «Купля і продаж», «Апостал» Чарнобыльскага раёна.  
На 2007 год па месцах  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Каму \_\_\_\_\_  
Куды \_\_\_\_\_ (прозвішча, ініцыялы) \_\_\_\_\_ (адрас) \_\_\_\_\_ (паштовы індэкс) \_\_\_\_\_ (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету «Звязда» з бясplatнымі ўкладанні: «Чырвоная змена», «Местное самоуправление», «Крайнае здароўе», «Жырандоль», «Купля і продаж», «Апостал» Чарнобыльскага раёна.  
На 2007 год па месцах  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Каму \_\_\_\_\_  
Куды \_\_\_\_\_ (прозвішча, ініцыялы) \_\_\_\_\_ (адрас) \_\_\_\_\_ (паштовы індэкс) \_\_\_\_\_ (горад, населены пункт)

# РУЖ СЭРЦА



**Д**абрачынец — гэта той, хто чыніць дабро, аказвае дапамогу ці паслугу. Некаторыя дапамагаюць, каб стаць больш вядомымі, некаторыя паддаюцца паведам моды на дабрачыннасць, а для іншых — гэта рух сэрца...

Апошні выпадак датычыцца якраз Марыі Елізавет Скраверус, кіраўнікі галандскага фонду «Дзіцячыя дамы Беларусі». Гэта тая жанчына, што дапамагае Капыльскай дапаможнай школе-інтэрнату, пра якую «Звязда» друкавала артыкул «Дом чужых сэрцаў» (12 чэрвеня). Дзякуючы старшынні Скраверус у інтэрнаце ажыццявілася шмат цікавых і карысных праектаў. Карэспандэнт «Звязды» пашанцавала паразмаўляць з гэтай жанчынай у час яе прыезду да «сваіх дзетак» у Беларусь.

— Марыя, раскажыце пра ваша знаёмства з Беларуссю? — Я прыехала сюды па запрашэнню адной беларускай сям'і. З ёй я пазнаёмілася дзякуючы фонду «Чарнобыль». Гэта было шостае гадоў таму. Сам я жыла ў Клімавічах. Так здарылася, што я наведала школу-інтэрнат у вёсцы Нагорнае, прабыла там каля двух тыдняў. Я сачыла за дзецьмі, якія жывуць без бацькоў, і мне стала вельмі неспакойна і вельмі-вельмі балочна. Якраз у той момант дома, у Галандыі, мяне чакала яшчэ зусім маленькая ўнучка. А цяпер уявіце кантраст, які я адчула: мая ўнучка, якую ўсё любяць і псціць, і шмат-шмат дзетак — такіх адзіночкі... Страшна? Вось з такім пачуццём я і паехала дадому. Там я вырашыла, што буду дапамагаць гэтай інтэрнату выхоўваць сірот. Аднак хутка гэту ўстаноў раэфарміравалі. Большую частку дзетак адправілі ў Капыльскі дапаможны інтэрнат. І я паехала туды.

— Але ж у большасці з капыльскіх дзяцей ёсць парушэнні інтэлекту, і вы гэтак не спалохаліся... — Мне здаецца, яны найбольш бездапаможныя. Дзеці з інтэлектуальнай недастатковасцю пачынаюць у вас жыць самастойна ў 16 гадоў! Мне гэта вельмі ўразіла... Прыехаўшы дадому я доўга думала, чым магу быць карыснай для іх. Адаказ падказала звычайная чалавечая логіка. Сіроты жылі ў сельскай місцовасці. Яны мелі в атрымліваць фермерскія спецыяльнасці адрозны ў школе-інтэрнаце. Таму я праланавала пабудавана каля школы спецыяльную гаспадарку. Цяпер у інтэрнаце ёсць кароўнік, свінарнік, куратнік, а таксама сад, агарод, цягліцы і шмат чаго іншага. А зараз збіраемся будаваць гараж для сельскагаспадарчай тэхнікі. Здавалася б, для чаго ўсё гэта? Проста гэты праект дае магчымасць пакінуць дзятка пад наглядом дарослых амаль да 18 гадоў. Да таго ж, яны пачынаюць лёгка змогуць упраўляцца са сваёй асабістай гаспадаркай, бо навучанцы гэтай унучы ў школе.

— Магчыма, вы дапамагаеце яшчэ нейкім інтэрнатам у Беларусі? — Толькі аднаму, таму што я хацу зрабіць правільна. Разумею, што ўсім дапамагчы немагчыма. Мне здаецца, калі прымаць у дзеці з жыццём адной школы больш дасканалы і прадуманы, то карысці будзе больш. Ужо напрыканцы гэтага года наша дапамога будзе складаць 500 тысяч еўра. Гэта прыкладна каля 100 тысяч еўра ў год (мы працуем з інтэрнатам з 2003 года). А гэта — адзенне, абутак, спартыўны інвентар, мэбля, камп'ютарныя клас... Нядаўна для інтэрната набылі дом і мікрааўтобус «Форд».

— Калі не सकрэт, які вы збіраеце такія грошы ў сваёй краіне? — О-о-о... Гэта вельмі цяжка і адначасова цікава. Пачыналася з сярброў. Проста прыходзіла і пра-

даваць гараж для сельскагаспадарчай тэхнікі. Здавалася б, для чаго ўсё гэта? Проста гэты праект дае магчымасць пакінуць дзятка пад наглядом дарослых амаль да 18 гадоў. Да таго ж, яны пачынаюць лёгка змогуць упраўляцца са сваёй асабістай гаспадаркай, бо навучанцы гэтай унучы ў школе.

— Магчыма, вы дапамагаеце яшчэ нейкім інтэрнатам у Беларусі? — Толькі аднаму, таму што я хацу зрабіць правільна. Разумею, што ўсім дапамагчы немагчыма. Мне здаецца, калі прымаць у дзеці з жыццём адной школы больш дасканалы і прадуманы, то карысці будзе больш. Ужо напрыканцы гэтага года наша дапамога будзе складаць 500 тысяч еўра. Гэта прыкладна каля 100 тысяч еўра ў год (мы працуем з інтэрнатам з 2003 года). А гэта — адзенне, абутак, спартыўны інвентар, мэбля, камп'ютарныя клас... Нядаўна для інтэрната набылі дом і мікрааўтобус «Форд».

— Калі не सकрэт, які вы збіраеце такія грошы ў сваёй краіне? — О-о-о... Гэта вельмі цяжка і адначасова цікава. Пачыналася з сярброў. Проста прыходзіла і пра-

свайго і сапраўды атрымаў вельмі шмат грошы. Потым сустрэла Карліна... Ён вельмі багаты чалавек і таксама вырашыў дапамагчы інтэрнату. Цяпер кожны год ён на рахунак фонду пералічвае 10 тысяч еўра. Да таго ж ён мой дабрачынец: калі мне цяжка, ці ў мяне ўзнікаюць нейкія пытанні, то я іду да яго. Акрамя гэтага банк, які пералічвае грошы ў Беларусь, таксама робіць ахвяраванні — павялічвае на 50 працэнтаў суму, якую фонд пералічвае на рахунак школы-інтэрната.

Але гэтага было б мала. Ёсць шмат спосабаў далучыць людзей да дабрачыннасці. Напрыклад, у розных крамах у нас стаяць спецыяльныя скрыні для ахвяраванняў разам з буклетами, дзе ёсць інфармацыя аб Капыльскай школе-інтэрнаце. Падобныя скрыні ў Галандыі не рэдзкія — такім чынам, напрыклад, збіраюцца сродкі і на дапамогу дзеткам у Афрыцы. Яшчэ мы ладзім розныя акцыі. Аднойчы разыгралі латарэю з прызамі: адзін еўра за квіток. Іх ахвотна набывалі і дзеці, і дарослыя. А нейкі мужчына вельмі хацеў выйграць вясёлінец. Спачатку набыў дзесяць квітоў, потым яшчэ і яшчэ... І так усяго купіў у нас 60 білетаў.

— Мне здаецца, іх энтузіязм трэба неж падтрымліваць... — Канешне! Напрыклад, пасля чарговай акцыі я павезла грошы ў Беларусь. Тут мы набылі кароў для інтэрната. Праз некаторы час на радзіліся цяляты, я зрабіла фота, зняла фільм і павезла паказаць дзецям у Галандыі. Яны былі ў захапленні! Мне тэлефанавалі нават іх бацькі і пытаўся: «Праўда? Гэта праўда?». І дзеці, і дарослыя шчыра перажываюць за дзятка, якія маюць патрэбу ў клопаце.

— У Галандыі ёсць інтэрнаты для дзяцей-сірот? — Амаль што ўсе сіроты жывуць у сем'ях, але ёсць нешта падобнае на дзіцячую вёску. Дзеці жывуць у двухпавярховых доміках. Дамы падзелены на дзве паловы. У адной палове жывуць па 5–6 дзяцей, за якімі прыглядае выхавальнік. У кожнага дзіцяці свой пакойчык. У гэтым доміку ёсць сталовае, гасцёўня, кухня, пральны пакой і вясёлічная зала, дзе яны могуць сабрацца і нешта абмеркаваць. Школы ў такіх вёсках з вярнімі майстэрнямі. У малых ёсць уласная гаспадарка (цягліцы, а таксама жывёлы: авечкі, поні, козы і іншыя) і міні-тэхніка, якая кіруюць самі дзеці. Але на выхадныя і канікулы ўсіх дзяцей так ці інакш забіраюць у сем'і. Да таго ж у гэтай вёсцы жывуць не толькі дзеці, якія засталіся без бацькоў. Гэта нібыта педагогічны цэнтр. Бацькі, у якіх праблемы з дзіцём, могуць аддаць яго па жыццём на тыдзень ці два ў гэтую вёску. З малым там працуюць псіхологі і педагогі.

— Як галандскія сіроты, якія скончылі школу, прыжываюцца ў «вясёліцы»? — Калі дзіця скончыла школу, то часцей за ўсё ідзе працаваць. І пакуль дзіця «не стане на ногі», я буду наведваць выхавальнік. За некаторыя доводзіцца наглядзець ажно да 28 гадоў. За кожным такім выпускніком замацаваны адзін дарослы чалавек. Калі сірата пачынае жыць па-за сценамі цэнтру, то яму вельмі шмат дапамагаюць.

Дзеці з парушэннямі інтэлекту жывуць у доме па тры чалавекі. І наведваюць выхавальнікі па тры разы на тыдзень. Калі ім патрэбна нейкая дапамога, то яны могуць патэлефанаваць, да іх адрозны вядуць. Для гэтага ў доме ёсць вярні спіс тэлефонных нумароў.

— Чым вы займаецеся, акрамя дапамогі дзецям Беларусі? — Раней я працавала педагогам. Зараз працую на палову стаўкі лэкавым касметологам, бо астатні час прысякаю працу ў фондзе. Таму заробку ў мяне практычна няма. І я не шкадую аб гэтым, бо ўпэўнена, што няма нічога ў жыцці больш важнага, чым дзеці.

— Як галандскія сіроты, якія скончылі школу, прыжываюцца ў «вясёліцы»? — Калі дзіця скончыла школу, то часцей за ўсё ідзе працаваць. І пакуль дзіця «не стане на ногі», я буду наведваць выхавальнік. За некаторыя доводзіцца наглядзець ажно да 28 гадоў. За кожным такім выпускніком замацаваны адзін дарослы чалавек. Калі сірата пачынае жыць па-за сценамі цэнтру, то яму вельмі шмат дапамагаюць.

Дзеці з парушэннямі інтэлекту жывуць у доме па тры чалавекі. І наведваюць выхавальнікі па тры разы на тыдзень. Калі ім патрэбна нейкая дапамога, то яны могуць патэлефанаваць, да іх адрозны вядуць. Для гэтага ў доме ёсць вярні спіс тэлефонных нумароў.

— Чым вы займаецеся, акрамя дапамогі дзецям Беларусі? — Раней я працавала педагогам. Зараз працую на палову стаўкі лэкавым касметологам, бо астатні час прысякаю працу ў фондзе. Таму заробку ў мяне практычна няма. І я не шкадую аб гэтым, бо ўпэўнена, што няма нічога ў жыцці больш важнага, чым дзеці.

Наталя ТАЛІВІНСКАЯ.


# ЭКСТРЫМ. ПАРКУР «Філасофія свабоды»?

Імклівае лёгкаатлета, гібкскае гімнаста, спрытнае акрабата, смеласе скалалаца і адчайнаска каскадэра. Якісці, якімі павінен валодаць сапраўдны трэйсер — чалавек, які займаецца новым экстрэмальным відам спорту — паркурам.

Паркур у перакладзе з французскай мовы — «паласа перашкоды». Гэта мастацтва рацыянальнага перамяшчэння, дысцыпліна, якая заключаецца ў хуткім і эфектыўным пераадоленні натуральных і ненаaturalных перашкод, што ўзнікаюць на шляху трэйсера (фр. той, хто пракаладае новыя шляхі).

## 3 гісторыі паркура

У красавіку 1973 года ў адным з невялічкіх французскіх гарадоў нарадзіўся хлопчык, якога звалі Дэвід Бель. Рос ён у сям'і сапраўдных герояў — дзед і бацька Дэвіда былі патамнімі ваеннымі, адважнымі палярнікамі і ўдалымі спартсменамі. Замест казак перад сном хлопчык заслухваўся гісторыямі пра падзвігі і гераізм бяспрашчальных мужчын. Натуральна, з ранняга дзяцінства яго пачало цікавіць усё, што ўтрымлівала ў сабе паняцці «рух» і «актыўнасць». У пяцігадовым узросце ён кінуў школу і цалкам прысвяціў сябе спорту: пачаў займацца лёгкай атлетыкай, вывучаў адзінаборствы, аваладоў гімнастыкай і скалалажэннем. Калі ў горадзе пабудавалі 20-метровую сцяну для скалалажэння, бацька забараніў юнаму атлету і блізка да яе падыходзіць. Але Дэвід без дазволу, амуніцыі і страхоек аблазіў яе ўздоўж і ўпоперак. Падчас службы ён быў лепшым спартсменам у палку і першым у кампаніі па пераадоленню паласы перашкод. У той жа час Дэвід літаральна апантаны ідэяй стварэння спартыўнай дысцыпліны, якая сумяшчала б і свабоду фізічнага і ўнутранага, а ўсё навыві можна было б практычна выкарыстаць у звычайным жыцці. І ён зрабіў гэта — разам са сваімі сябрамі распрацаваў новае спартыўнае мастацтва са сваёй філасофіяй — паркур. Дэвід жа і стаў стваральнікам першай паркур-каманды, разам з якой удзельнічаў у здымках фільма Лука Бессона «Ямакасі». Там першыя трэйсеры і паказалі сваё майстэрства ва ўсёй краіне — рабілі пры дапамозе сваіх целаў неверагодныя рэчы. Пасля выхаду фільма на экран Еўропу зацікавілі хваля іх вынаходніц да новай дысцыпліны. І Дэвід Бель стварыў асацыяцыю PAVIA (Parkour Worldwide Association), якая існуе і сёння.



Да Беларусі хваля паркурамані дакацілася гадоў з пяць таму. Амаль у кожным вялікім і не вельмі вялікім горадзе як грывы пасля дажджу пачалі ўзнікаць каманды трэйсераў. Сёння мы пазнаёмімся з адным з мінскіх прыхільнікаў паркура. З яго вуснаў і даведваемся падрабязней пра паркур-рух у Беларусі.

Вітал, дваццацігадовы студэнт БДПУ імя М. Танка са спартыўным целаскладам, прывабнай знешнасцю і... непўнай колькасцю шрамаў і сінкаў на ўсіх адкрытых частках цела.

— Вітал, растлумач, што такое паркур і з якіх элементаў ён складаецца. — Гэта своеасаблівае спартыўнае майстэрства, сукупнасць такіх навывікаў валодання ўласным целам, якія ў экстрэмальных сітуацыях дапамогуць выратаваць табе жыццё або паспець прыйсці на дапамогу іншаму. Паркур заключаецца ў хуткім і эфектыўным пераадоленні перашкод, якія паяўляюцца на тваім шляху: сцен, агароджаў, дрэў, варотаў, дахаў і адлегласці паміж імі. Ён трэйсеру чалавек і загартоўвае дух, бо гэта спляну лёгкай атлетыкі, акрабяткі, б'ял-дэрнгу (лажання па сценах), філасофіі адзінаборства і своеасаблівага светаадчування. Элементы паркура: бег, скачкі, карасканне на розныя ўзвышанасці, віс, балансіроўка...

— А ў чым экстрэмальнасць паркура? — Усе трукі выконваюцца без чыёй-небудзь дапамогі і — галоўная ўмова — без страхоек. А некаторыя прыёмы вельмі небяспечныя, напрыклад, скачкі з аднаго даху на другі. Таму ёсць агульны закон: уся адказнасць — толькі на табе!

— Філасофія паркура — што гэта? — Філасофія свабоды. Выраз, які ўвёў сам Дэвід Бель: «Няма межаў, ёсць толькі перашкоды». Тут ёсць два аспекты: знешні і ўнутраны. Першы — свабодны рух без перашкод. Дзе звычайны чалавек абязда, трэйсер пераскочыць. Ты настолькі дасканалы валодаш сваім целам, што любая знешняя перашкода на шляху табе не страшна. Другі аспект — унутраная свабода. Развіццё сілы волі. Тут галоўнай з'яўляецца ідэя пераадолення. Пераадолення нязуўвядзенасці, нерашчасці, сумненняў. Які ў адзінаборствах: першы і галоўны праўнік — твой страх. Пераадоленне яго праз дзясненне, праз трэйроўку. Унутраная барацьба: заўсёднае «змагу, не змагу?» Пры дапамозе заняткаў паркурам я, напрыклад, пераадолеў сваю бою з вышын.

— Адуць ты даведваўся пра паркур і як даўно ім займаешся? — Прыкладна тры гады таму ў Інтэрнэце паглядзеў фільм «Ямакасі». Зацікавіўся, упершыню знайшоў амаль усе адказы на свае пытанні. Некаторыя мае сябры на той час ужо трэйсераў і дапамагалі пачаць і мне. Вельмі дапамагалі заняткі акрабяткай, на якую я тады зацікавіўся, — многія элементы спартыўнага падчас паркур-трэйсераў. Добра падтрымліваецца фізічная форма дзякуючы заняткам у басыне.

— Як праходзіць трэйроўка? — Як у баявым карата: лепшая школа — гэта вуліца! Ёсць такое патрабаванне: займацца выключна на вуліцы. Па-першае, у спартзале ты не зможаш цалкам пераадолець свой страх, таму што ты яго будзеш адчуваць у поўнай меры. Па-другое, на вуліцы прывыкаеш да розных існуючых павержэнняў і матэрыялаў. А па-трэцяе, калі ты штосьці зробіш няправільна, ты адрозны гэта адчуеш. Хоць я ведаю вопытных трэйсераў, які арандавалі спартзалу і вучыць там навывікаў элементарным рухам.

— Ці праводзіцца якія-небудзь паркур-спартыўныя? — Афіцыяна — не. Гэта не вітаецца самімі трэйсерамі.

— Так, вядома, што паркур — дысцыпліна камандная. У якой камандзе займаешся ты? — Я адзіночка. Лічыцца, што трэйсеру вельмі складана займацца аднаму і доўга ён не працягне, але мне так больш падабаецца. Першы час я яшчэ займаўся ў камандзе, а калі засвоіў усё, што неабходна, пачаў бегаць адзін. Толькі час ад часу сустракаюся з сябрамі, і мы бегам разам.

— Ёсць улюбёныя месцы для трэйсераў? — Так, Траецкае прадмесце. І ўвогуле старыя будыні. Добра трэйсерацца там, дзе шмат паралетаў, лесвіц, на будоўлі.

— Праблемы з міліцыяй узніклі? — Не, трэба ж ведаць, дзе можна займацца, а дзе — нельга.

— Якія станоўчыя і адмоўныя бакі ў занятках паркурам? — Значна палепшылася стан здароўя, развіццё цела, фізічная здольнасць. Паркур дае выдатную магчымасць развіць свае рэфлексы і выпрацаваць неверагодную хукасць рэакцыі, адзінкі становіцца і сваёй здольнасцю. Ты вывучыш канцэнтрацыю, самааўдаканальванне. Неперадавальнае адчуванне свабоды і ўпэўненасці падчас скачка альбо бегу — ужо гэта шмат чаго варта! І яшчэ адзін момант, аб якім павінен памітаць кожны трэйсер: магчымасць прыйсці чалавеку на дапамогу. Я маю на ўвазе такія сітуацыі, калі адбываецца аварыя і «хуткая» не можа падаехаць да месца здарэння. Тут дапаможа трэйсер, таму кожнаму з нас пажадана ведаць правы аказання першай дапамогі. Ну, а мінуўся — гэта, у першую чаргу, траўматызм. Вельмі складана правільна прысямліцца. Я, напрыклад, недарэзкава атрымаў траўму нагі аб палыцаў рукі. Яшчэ час ад часу сутыкаешся з неразумнем навакольных.

— Якімі дапаможнымі прыладамі, інструментамі можна карыстацца? — Адзіны інструмент — уласнае цела. Ніякай амуніцыі і страхоек! Яшчэ адзін «інструмент», які я выкарыстоўваю, — гэта музыка. Што-небудзь рытмічнае і энергічнае, напрыклад, рэп.

— Заняткі любым відам спорту вымагаюць прытрымвання якой-небудзь дыеты, здаровага харчавання. Ёсць тут нейкія рэкамендацыі? — Асабіста я ўвогуле вегетарыянец. Ад правільнага харчавання залежыць стан фізічнай формы трэйсера. Неабходна пластычнасць і функцыянальнасць пры адносна невялікім аб'ёме мускулатуры. Значыць, патрэбны нізкакаларыйныя рацыёны пры поўным наборы ўсіх паўжных рэчываў.

— Ці займаюцца паркурам дзяткі? — Тэарэтычна — так. Але, шчыра кажучы, за тры гады я не бачыў ніводнай. Хоць паркур лічыцца для дзяткаў вельмі ўдалым спосабам самаабароны.

— У якім сэнсе? — Калі сказаць проста — магчымасць хутка і эфектыўна збегчы, перасконушы праз якую-небудзь агароджу. Выдатны спосаб, на мой погляд, адарвацца ад праследвальніка.

— Ёсць абмежаванні для тых, хто хоча заняцца паркурам? — Так, нельга пачынаць у вельмі раннім узросце, калі цела яшчэ развіваецца: коці не такія трывалыя, мышцы занадта адчуваюцца.

— Апішы некаторыя элементы паркура, каб у чытача склаўся канчатковае ўяўленне аб ім. — Добра. Элемент «цік-так»: штуршок ад адной перашкоды з мэтай пераадолення іншай ці пераходу вышын. Напрыклад, штуршок ад сцяны з мэтай пераскочыць парэнчы. «Кэт пас»: праходжанне перашкоды на руках. Скачок «спрынг»: скачок з разбегу праз перашкоду (парэнчы, куб, машыну), не дакранаючыся да яе. Прысямліцца абязвакова на ногі.

— Працягні, калі ласка, «Паркур для мяне — гэта...» — ...гэта праверка сваёй сілы волі, адно з галоўных хобі і ўжо складавана майго жыцця.

— Дзякуй за адказы! — Таццяна ДАНИЛУШКІНА. Фота Анастасіі КАРАЦЕВАЙ.

# КАНІКУЛЫ НА «ВЫДАТНА»

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «43».)**

— На працягу апошніх пяці гадоў за межы партнёры прымаюць нашых дзяцей у сябе, арганізуюць адпачынак у сваіх сем'ях, — кажа старшыня Чэрвеньскага раённага камітэта прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу Тамара Сакалоўская. — Прычым арганізуюць яны ўсё такім чынам, каб дзеці (і нашы, і іх) былі аднаго ўзросту — каб усім было цікава. Чарговую групу (22 дзіцяці) зараз адпраўляем у Страбруж. Акрамя таго, асацыяцыя дапамагае і фінансіамі — за ўвесь час нашага супрацоўніцтва на розныя патрэбы было выдзелена каля 28 тысяч еўра.

Прычым уся дапамога адрасна — мае канкрэтнае прызначэнне. Спачатку ў аздараўленчым лагеры «Чайка» змянілі ўсю мэблю, пасля — кухоннае абсталяванне. Таксама было выдзелена 6 тысяч еўра на рамонт даху і асноўнага корпусу. Будынак зараз набыў зусім іншы выгляд, чым раней. Паводле слоў Тамары Сакалоўскай, цяпер засталася толькі правесці капітальныя ўнутраныя рамонт, перш за ўсё трэба вырашыць пытанне з ацэпленнем. Справа ў тым, што Іваніцкая пачатковая школа абгаравалася грубамі, якія зараз па прычыне дрэннага тэхнічнага стану «апячатыя». Цяпер ацэпленне адбываецца з дапамогай цэп-

абгравальнікаў (быў нават заказаны спецыяльны праект). Аднак канчаткова праблема пакуль не вырашана. Будынак выкарыстоўваецца толькі ўлетку (калі арганізаваны адпачынак дзяцей), а даглядаць яго трэба ўвесь год. Вось і узнікла ідэя нахонт таго, каб пераарганізаваць устаноў, напрыклад, у турбазу. Тады б можна было больш эфектыўна выкарыстоўваць будынак. А ці застанецца дзіцячы лагерь? Як запэўніла Тамара Сакалоўская, на гэты конт няма ніякіх сумненняў — аздараўленне школьнікаў будзе ажыццяўляцца ў звычайным рэжыме.

Тэрыторыя дзіцячага аздараўленчага лагера «Чайка» вельмі гадзеджаная, афармлена з густам — разнастайныя альтанкі, плецены плот, шмат кветак. І, што мяне асабліва ўразіла, — «фіранкі» з вінаваўных пласцінак, якія б інакш не знайшлі прымянення і апынуліся на сметніку. А так вельмі стбылі дызайн атрымаўся. У будынку абстаўка зусім не горшая: прыемная мэбля, сучасная сантэхніка і прыгожая прахалода ў спякоту. Вось ужо сёмы сезон начальнікам лагера працуе Людміла Пяхота.

— Калі першы раз сюды прыехала, то, прызнаюся шчыра, мне не спадабалася: жалезныя ложка, думанае нейкім няпрыймальным жоўтым колерам пафарбаваная, — угадвае Людміла Пяхота. — Цяпер, канешне, усё па-іншаму, кожны год імкнёмся неш-

та рабіць, каб умовы яшчэ палепшыць. Напэўна, удаецца, паколькі і дзецям, і бацькам лагерь падабаецца. Многія імкнучыя працягнуць сюды яшчэ і яшчэ. У нас працуюць вопытныя педагогі, а разам з імі — і таленавітая моладзь, студэнты, якія на практыцы спасыгаюць настаўніцкую навуку.

Калі завітаў у «Чайку», то яраз быў заед другой змены (увогуле ж і за лету чатыры арганізуюцца) — вясёліцы дзеці і разам з бацькамі афармлялі дакументы і ішлі выбіраць «апартаменты». Нямента Мянчык у лагеры ўжо чацвёрты раз, а Павел Міхалчык — «усяго» другі. Дзеці ў прадчуванні вясёллага адпачынку, які будучы ўздаваць усе наступныя год. Кажуць, што з нецяглівацю чакаюць прыезду сваіх сяброў, з якімі ў свой час пазнаёміліся тут жа, у «Чайцы». Кожная змена ў лагеры мае сваю адметнасць: педагогі адрозны высявятляюць інтарэсы дзяцей і ў залежнасці ад іх і «вяртаюцца» праграму іх знаходжання. Мінутая змена будзе з эстэтычным ухілам, а цяперашняя, мабыць, спартыўна атрымаецца (хлопчыкі адрозны пачалі «збіваць» футбольную каманду). Магчымасці для адпачынку ў дзясцей неабмежаваныя — можна з лёгкасцю выбраць занятка на любы густ. Штодня праходзіць некалькі цікавых мерапрыемстваў. Праводзіцца арыганальныя, незвычайныя гульні, адна з іх называецца «Фактар страху». Выпрабаванню трэба прайсці шмат,

затое якія адчуванні ў пераможцаў! Таксама ёсць у аздараўленчым лагеры і «Ключы ад форта Баярд», «Сто да аднаго», «Слабае звяно», а таксама папулярнае «Поле суды» (са сваімі «якубчынкамі» — кажуць, педагог-арганізатар, які праводзіць шук, нечым падобны на папулярнага вядучага).

Непадалёк — рэчка Волга, дзе штодня можна папеліскацца. Тут праводзіцца водная спартыўнасць. Харчаванне працэзавое, меню падбіраецца ў залежнасці ад узросту (у кожнага з трох атрадаў — сваё). Выхавальнікі ўздавалі выкладкі, калі дзеці, якія спачатку прасіліся дадому, пад канец змены не хацелі з'яжджаць з лагера.

— Напэўна, самае галоўнае, што мы даём дзецям магчымасць для паўнавертаснага адпачынку, — заўважае Тамара Сакалоўская. — Іх бацькі зараз вельмі заняты (цяпер на палетках «гарачая пара») і не могуць удзяліць належнай увагі дзецям. Вельмі важна тое, што кошт пудыкі на змену (на 18 дзён) мінімальны — 25 тысяч рублёў, аплата засталася на ўзроўні мінутага года. Так што адрабвіць сваё дзіця на адпачынак усім па кішэн. Аздараўленчы лагерь — рэальны шанец для вясёлых школьнікаў прасвеці канікулы на «выдатна».

Мікалай ЛІТВІНАЎ.

Чэрвеньскі раён.

**ВЫПІСАЙЦЕ «ЗВЯЗДУ» НА ІІІ КВАРТАЛ 2007 ГОДА**

**3 БЯСПЛАТНЫМІ УКЛАДКАМІ**

**МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ** (ТАБЛА ДЛЯ ВЫКАРЫСТААННЯ ДОПРАЧУМІ НАШОЙ СМЯТАРЫ)

**СВАЯ** (ВІДЗЕЦЬ, ВІДМОВА, ФІНАНС)

**СПРАВА**

**ЗМЕСТ** (ЧЫРВОНАЯ)

**КУПІ ЛЕПШАЕ!** (ТАБАРЫ, ПАСПОРТЫ, ЦЭНЫ)

**КРАІНА ЗАПРАШВАЕ**

<b>ДЛЯ ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПАПІСЧЫКАЎ</b>	<b>63850</b>	8200 рублёў на месяц 24600 рублёў на квартал 49200 рублёў на паўгоддзе
<b>ДЛЯ ВЕТЭРАНАЎ ВАВ І ПЕНСІЯНЕРАЎ</b>	<b>63145</b>	7850 рублёў на месяц 23550 рублёў на квартал 47100 рублёў на паўгоддзе
<b>ДЛЯ ВЕДАМАСНЫХ ПАПІСЧЫКАЎ</b>	<b>63858</b>	13000 рублёў на месяц 39000 рублёў на квартал 78000 рублёў на паўгоддзе
<b>ВЕДАМАСНАЯ ПАПІСКА ДЛЯ УСТАНОВ МІНІСТРСТВА АДУКАЦЫІ, МІНІСТРСТВА КУЛЬТУРЫ І МІНІСТРСТВА АХОВЫ ЗДОРОВ'Я</b>	<b>63239</b>	11850 рублёў на месяц 35550 рублёў на квартал 71100 рублёў на паўгоддзе

**У СТУДЭНЦКАЙ ВЕСЦЫ БУДУЦЬ І БАСЕЙН, І ХАКЕЙНЫ КОМПЛЕКС**

Будаўніцтва студэнцкай вёскі павінна распачацца ў беларускай сталіцы ўжо ў наступным годзе.

Як паведаміла ў гутарцы з журналістам «Звязды» начальнік упраўлення развіцця матэрыяльна-тэхнічнай базы Міністэрства адукацыі нашай краіны Лідзя Зайцава, першымі ў чарзе на пераезд у студэнцкую вёску стаяць студэнты БДУ, якія зараз жывуць у інтэрнаце на праекце Пераможцаў. Не सकрэт, што студэнці інтэрнату, які аказваюць у самым цэнтры сталіцы побач з сучаснай забудовай, мае не зусім прэзентабельны выгляд, таму пра неабходнасць яго выслання гаварылася даўно. Цяпер жа гэтыя планы павінны ажыццявіцца.

Згодна з зацверджаным экзізінам праектам, у комплекс студэнцкай вёскі акрамя інтэрнатаў для студэнтаў, разлічаных на 8780 чалавек, і інтэрнатаў для аспірантаў на 1800 месцаў увайшлі адміністрацыйны корпус з падземным гаражом-аўтастаянкай на 300 месцаў, гасцініца для прыездных на 150 месцаў, культурна-забаўляльны цэнтр з канферэнц-залай і бібліятэкай, гандлёвы цэнтр, паліклініка на 350–400 наведванню ў змену, спартыўны комплекс з басейнамі і трэнажнымі заламі, хакейны комплекс з двума трэнажнымі пляцоўкамі, студэнцкі форум-амфітэатр, спартыўна-забаўляльны парк і гаспадарчы блок з падземным гаражом. Студэнцкія інтэрнаты будучы падзелены на блокі. У кожным блоку — па два пакоі, разлічаныя для пражывання пяці чалавек, свая кухня з халадзільнікам і плітой і санвузел з душам. Інтэрнаты будучы калідорнага тыпу, гэта значыць, што выхад з усіх блокаў будзе ў калідор, а не ў тамбур, як гэта робіцца ў звычайных жылых дамах: па-першае, гэта больш правільна з пункту погляду пажарнай бяспекі, а па-другое, так прасцей ажыццяўляць выхавальны працэс, паколькі ў выхавальніка будзе свабодны доступ ва ўсе блокі.

Як зазначыла Лідзя Зайцава, упершыню ў студэнцкіх інтэрнатах будучы прадугледжаны на першым павярсе пакоі для студэнтаў-інвалідаў з захворваннямі апорна-рухальнага апарату і зроку. Да таго ж пэўсюдна ў студэнцкай вёсцы для інвалідаў будзе створана безбар'ернае ася






ПАНЯДЗЕЛАК, 2 ЛІПЕНЯ

6.55 «Далёкія і блізкія 80-я». Канцэртная праграма. 7.50 Добрай раніцы, Беларусь! 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Навіны. 9.05 Панарама тэдня. 10.20 Бавік «Адзінчонае плаванне».



6.00, 8.00, 9.00, 16.00, 20.30, 3.00, 5.00 Нашы навіны. 6.05 «Пакуль усё дома». 6.45, 5.45 «Жарт за жартам».




7.00 Ранішня падзарядка. 8.00 Маст. фільм «Вецер». 10.05 Добрая навіны. 10.35 Маст. фільм «Апошняя лета дзяцінства».




6.10, 16.45 Серыял «Агенцтва НЛС-2». 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.45 Навіны. 7.05, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь!




6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.15, 3.00, 5.00 Нашы навіны. 6.05, 15.00 «Лаліта. Без комплексах».



6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.15, 3.00, 5.00 Нашы навіны. 6.05, 15.00 «Лаліта. Без комплексах».




7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 Як забавілі Паўліка. Гісторыя аднаго міфа.



11.30 Мясцовы час. Весткі—Масква.

19.30 Кірава, 17. 22.00 Серыял «Лабірынт». 22.00 Акцэнтны. 22.30 Маст. фільм «Хвалі Чорнага мора».



7.00 «Сад і агарод». 7.05, 21.05, 23.30 «Метаэпрагноз». 7.10 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім».




7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Маршалы: Перамогі: Жукаў і Ракасоўскі».



6.00 Зараджайся! 7.30 «Разам». 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці».



7.00 Ранішня падзарядка. 8.00, 17.30 Серыял «Белінда». 8.50, 15.25 Навіны культуры, Беларусь!




6.00 Зараджайся! 7.30, 18.15 Серыял «Пецярбургскія тайны».



7.00, 19.30 «Сад і агарод». 7.05, 10.55, 21.05, 23.15 «Метаэпрагноз».




7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 Як забавілі Паўліка. Гісторыя аднаго міфа.



11.30 Мясцовы час. Весткі—Масква.


8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння. 8.10 «Зусім сакратна». 9.00 «Агляд».



7.00 «Сад і агарод». 7.05, 21.05, 23.30 «Метаэпрагноз». 7.10 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім».



7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Маршалы: Перамогі: Жукаў і Ракасоўскі».



6.00 Зараджайся! 7.30 «Разам». 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці».



7.00 Ранішня падзарядка. 8.00, 17.30 Серыял «Белінда». 8.50, 15.25 Навіны культуры, Беларусь!



6.00 Зараджайся! 7.30, 18.15 Серыял «Пецярбургскія тайны».



7.00, 19.30 «Сад і агарод». 7.05, 10.55, 21.05, 23.15 «Метаэпрагноз».




7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 Як забавілі Паўліка. Гісторыя аднаго міфа.



11.30 Мясцовы час. Весткі—Масква.


8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння. 8.10 «Зусім сакратна». 9.00 «Агляд».




7.00 «Сад і агарод». 7.05, 21.05, 23.30 «Метаэпрагноз». 7.10 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім».




7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Маршалы: Перамогі: Жукаў і Ракасоўскі».




6.00 Зараджайся! 7.30 «Разам». 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці».




7.00 Ранішня падзарядка. 8.00, 17.30 Серыял «Белінда». 8.50, 15.25 Навіны культуры, Беларусь!



6.00 Зараджайся! 7.30, 18.15 Серыял «Пецярбургскія тайны».



7.00, 19.30 «Сад і агарод». 7.05, 10.55, 21.05, 23.15 «Метаэпрагноз».




7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 Як забавілі Паўліка. Гісторыя аднаго міфа.




11.30 Мясцовы час. Весткі—Масква.


8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння. 8.10 «Зусім сакратна». 9.00 «Агляд».



7.00 «Сад і агарод». 7.05, 21.05, 23.30 «Метаэпрагноз». 7.10 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім».




7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Маршалы: Перамогі: Жукаў і Ракасоўскі».




6.00 Зараджайся! 7.30 «Разам». 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці».




7.00 Ранішня падзарядка. 8.00, 17.30 Серыял «Белінда». 8.50, 15.25 Навіны культуры, Беларусь!



6.00 Зараджайся! 7.30, 18.15 Серыял «Пецярбургскія тайны».



7.00, 19.30 «Сад і агарод». 7.05, 10.55, 21.05, 23.15 «Метаэпрагноз».




7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 Як забавілі Паўліка. Гісторыя аднаго міфа.




11.30 Мясцовы час. Весткі—Масква.


8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння. 8.10 «Зусім сакратна». 9.00 «Агляд».



7.00 «Сад і агарод». 7.05, 21.05, 23.30 «Метаэпрагноз». 7.10 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім».



7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Маршалы: Перамогі: Жукаў і Ракасоўскі».




6.00 Зараджайся! 7.30 «Разам». 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці».




7.00 Ранішня падзарядка. 8.00, 17.30 Серыял «Белінда». 8.50, 15.25 Навіны культуры, Беларусь!



6.00 Зараджайся! 7.30, 18.15 Серыял «Пецярбургскія тайны».



7.00, 19.30 «Сад і агарод». 7.05, 10.55, 21.05, 23.15 «Метаэпрагноз».




7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 Як забавілі Паўліка. Гісторыя аднаго міфа.



11.30 Мясцовы час. Весткі—Масква.


8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння. 8.10 «Зусім сакратна». 9.00 «Агляд».



7.00 «Сад і агарод». 7.05, 21.05, 23.30 «Метаэпрагноз». 7.10 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім».



7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Маршалы: Перамогі: Жукаў і Ракасоўскі».



6.00 Зараджайся! 7.30 «Разам». 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці».




7.00 Ранішня падзарядка. 8.00, 17.30 Серыял «Белінда». 8.50, 15.25 Навіны культуры, Беларусь!



6.00 Зараджайся! 7.30, 18.15 Серыял «Пецярбургскія тайны».



7.00, 19.30 «Сад і агарод». 7.05, 10.55, 21.05, 23.15 «Метаэпрагноз».




7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 Як забавілі Паўліка. Гісторыя аднаго міфа.




11.30 Мясцовы час. Весткі—Масква.


8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння. 8.10 «Зусім сакратна». 9.00 «Агляд».



7.00 «Сад і агарод». 7.05, 21.05, 23.30 «Метаэпрагноз». 7.10 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім».



7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Маршалы: Перамогі: Жукаў і Ракасоўскі».




6.00 Зараджайся! 7.30 «Разам». 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці».




7.00 Ранішня падзарядка. 8.00, 17.30 Серыял «Белінда». 8.50, 15.25 Навіны культуры, Беларусь!



6.00 Зараджайся! 7.30, 18.15 Серыял «Пецярбургскія тайны».



7.00, 19.30 «Сад і агарод». 7.05, 10.55, 21.05, 23.15 «Метаэпрагноз».



7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 Як забавілі Паўліка. Гісторыя аднаго міфа.




11.30 Мясцовы час. Весткі—Масква.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння. 8.10 «Зусім сакратна». 9.00 «Агляд».




7.00 «Сад і агарод». 7.05, 21.05, 23.30 «Метаэпрагноз». 7.10 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім».



7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Маршалы: Перамогі: Жукаў і Ракасоўскі».




6.00 Зараджайся! 7.30 «Разам». 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці».




7.00 Ранішня падзарядка. 8.00, 17.30 Серыял «Белінда». 8.50, 15.25 Навіны культуры, Беларусь!




6.00 Зараджайся! 7.30, 18.15 Серыял «Пецярбургскія тайны».



7.00, 19.30 «Сад і агарод». 7.05, 10.55, 21.05, 23.15 «Метаэпрагноз».




7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 Як забавілі Паўліка. Гісторыя аднаго міфа.




11.30 Мясцовы час. Весткі—Масква.


8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння. 8.10 «Зусім сакратна». 9.00 «Агляд».



7.00 «Сад і агарод». 7.05, 21.05, 23.30 «Метаэпрагноз». 7.10 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім».



7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Маршалы: Перамогі: Жукаў і Ракасоўскі».




6.00 Зараджайся! 7.30 «Разам». 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці».



7.00 Ранішня падзарядка. 8.00, 17.30 Серыял «Белінда». 8.50, 15.25 Навіны культуры, Беларусь!




6.00 Зараджайся! 7.30, 18.15 Серыял «Пецярбургскія тайны».



7.00, 19.30 «Сад і агарод». 7.05, 10.55, 21.05, 23.15 «Метаэпрагноз».



7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 Як забавілі Паўліка. Гісторыя аднаго міфа.



11.30 Мясцовы час. Весткі—Масква.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА ЗАСНАВАЛЬНИК: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь РЕГІСТРАЦЫЙНЫ НУМЕР 1. Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕПЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, Т. ПАДАЛЯК, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РОСЛОВКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СЕВІДЗЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕПЛЯШУК, І. ШУЧЭНКА. НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. ТЭЛЕФОН: прыёмная — 287-19-19 (тал.факс); аддзелаў: пільмаў — 287-18-64, радыё і распаўсюджвання — 287-18-51, юрыдычнага — 287-19-68, сакратарыята — 292-05-82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292-44-12; «Маскоўскае самаркананне» — 292-21-03, уласных карэспандэнтаў; у Брэсце: 20-37-98, Віцебску: 24-31-92, Гродне: 43-25-29, Гомелі: 74-13-92, Баранавічах: 7-26-02, Матрыёнах: 32-74-31; бухгалтэры: 292-22-03; даведак па рэкламе і аб'явах: тэл.факс: 287-17-79, e-mail: reklama@zvzyazda.minsk.by, рэдактар рэкламнага аддзела — тэл./факс: 292-04-52. http://www.zvzyazda.by E-mail: info@zvzyazda.minsk.by Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і меркаванне перапіску з дакладнасцю фактаў. Іх меркаванні не з'яўляюцца супадзеннем з меркаваннямі Рэдакцыі. Рэдакцыя пакаіцца за сабой права не ўступаць у



6.00, 16.10 Серыял «Агенства НІС-2». 6.50, 1.00 Дзень спорту. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Навіны. 7.05, 8.10, 11.50 Дзелавое жыццё. 7.10, 9.05 Прэс-агляд. 7.15, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!» на «Славянскім базары ў Віцебску-2007». 9.10, 18.55 Серыял «Д'ябал з Орлі». 10.00 Шпілка. 10.30, 17.00 Серыял «Кажане як кажанне». 11.30 Серыял «Каманда Холлі». 12.10 Сфера інтарэсаў. 12.30 Камедыя «Пасля кірмашу». 13.40 Дак. фільм «Янка Купала». 14.05 Дак. серыял «Некрутаная прырода». 14.30 Альманах падарожжаў. 15.15, 18.20 Навіны рэгіёна. 15.30 «Славянскі базар у Віцебску». Старонкі гісторыі. 15.40, 1.10 Серыял «Дайце нам жыццё». 18.35 Зона Х. 20.00 Панарама. 20.40 Дэнінкі фестывалю «Славянскі базар у Віцебску-2007». 0.30 Культурныя людзі.

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.25, 3.30 Нашы навіны. 6.05, 15.00 «Лаліта. Без комплексаў». 7.05 «Наша раніца». 7.05 Серыял «Таццянін дзень». 9.55 Серыял «Забойная сіла». 10.00 «Ералаш». 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.40, 3.20 Навіны спорту. 11.10, 21.05 Серыял «Не радзіць прыгожай». 12.00 «Малахаўці». 13.10 Серыял «Мая cudзюнная няня». 13.40 «Федэральны судзя». 14.30 «Кантрольная закупка». 16.15 Серыял «Вечны кліч». 17.15 «Нахай гаворачы». 18.20 Серыял «Сябры». 18.55 Поле цудаў. 20.00 Час. 22.10 «Сярэбраны грамафон». 23.45 Камедыя «Іх уласная ліга». Аб такой жаночай бейбольнай камандзе, якая з'явілася падчас Другой сусветнай вайны. 2.15 «Камедзі Клуб». 2.25 Серыял «Байцоўскі клуб». 4.05 Дак. фільм «Юнона і

СУБОТА, 7 ЛІПЕНЯ



6.00 Мультифільмы. 6.20 Дак. серыял «Аматыры жывёлы». 6.45 Мультифільмы. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.25, 19.00 Навіны. 7.05, 8.10 Дзелавое жыццё. 7.10, 9.05 Прэс-агляд. 7.15, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!» на «Славянскім базары ў Віцебску-2007». 9.10 Здароўе. 9.45 Тайны смак. 10.20 Шпілка. 10.55 Альманах падарожжаў. 11.25 Вось такія ірагі. 12.10 Слова Мітрапаліта Філарэта на Ражство Іаана Праддзень. 12.20 Існасць. 12.50 Камедыя «Дзючына з характарам». 14.40, 19.10 Навіны рэгіёна. 14.55 Формула-1. Гран-пры Вялікабрытаніі. Кваліфікацыя. 16.05 Зона Х. 16.25 Вакол планеты. 17.00 «Ваша лато». 18.00 Кухня гумару. 18.30 Галерэя вобразаў. 19.25 Меладрама «Неба. Самалёт. Дзючына». 21.00 Панарама. 21.40 Дэнінкі фестывалю «Славянскі базар у Віцебску-2007». 22.00 «Славянскі базар у Віцебску-2007». Гала-канцэрт майстроў мастацтваў Беларусі «Ад роднае зямлі, ад гоману бароў». 0.00 Музычны плей-оф. Дэнінкі. 0.40 Камедыя «Спатканне маёй мары».

7.00 «Суботняя раніца». 8.00, 9.00, 16.00, 20.30, 3.00 Нашы навіны. 9.05 Серыял «Сябры». 9.45 «Здароўе». 10.35 «Смак». 11.00 «Зразумець Даравач». 11.40 «Тэлекасоніс «Саюз». 12.25 Камедыя «Вялікія гонкі». 15.30 «Жаху ведаць». 16.10, 21.00, 3.20 Навіны спорту. 16.15 Маст. фільм «Мы з джаза». 17.45 «КВЗ. Вышэйшая ліга. Лепшыя гульні». 20.00 Вялікая палітка. 21.05 «Зоркі на лёдзе». Лепшае. 22.25 Дэтэктывы «Развод і дзювае прывішчак». 2.05 «Розыгрыш». Лепшае. 3.25 Маст. фільм «Лавіна». 5.05 Таорыя неверагоднасці. «Жыццё да нараджэння». 5.45 Камедыя «Сустрачнемся ля фантана».

8.15, 15.50 Навіны культуры. 8.30 Дзіцячая гадзіна.

23.30 «Бла-бла-шоу». 0.35 Бяліка «Аднойчы ў Кітай 3». 2.10 «Па поўнай праграме». 2.50 «Уцёкі». Серыял.

7.00 Ранішня падзардака. 8.00, 17.30 Серыял «Беліда». 8.50, 15.25 Навіны культуры. 9.00 Кінааповесць «Тартак». 10.30 Ядзім дома. 11.00 Маст. фільм «Капітан Нема». 12.05, 18.30 Серыял «Расплатя за грахі». 12.55 ПРАсоуванне+. 13.10 Серыял «Прымадонна». 14.00 «Алімпійская гісторыя». 1984 г. Лос-Анджэлес. 14.55 Кіт гэта робіцца. 15.35 Футбол. «Кубак Амерыкі-2007». Калумбія—ЗША. 19.30 Усё пра біспеку. 20.05 Калыханка. 20.20 Беларуская часінка. 21.20 «Даталі». Знайдзі сябе. 21.50 Правы чалавека. 22.05 Футбол. «Кубак Амерыкі-2007». Аргенціна—Парагавай. 23.55 Меладрама «Кантак».

6.05, 17.20 «Міншчына». 6.15, 7.40 «З чаго пачынаецца раніца». 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіна». 8.40 «Аўтапанарама». 9.00 «Салдаты 12». Серыял. 10.00 «Сталкер». 10.40 «Тэма дня». 10.45 «Наша справа». 11.00, 18.25 «Чужыя тайны». Серыял. 12.00 «Пантэра». Серыял. 13.00 «Асабісты інтарэс». 13.50 «Студэнты 2». Серыял. 14.50 «Бейблэйд». Мультисерыял. 15.15 «Відавочка прадстаўляе: самае шакіруючае». 16.00 «Есць кантакт». 16.50 «Бабок бунт». Токшоў. 17.30 «Званая вясцера 3». 20.05 «СТБ-спорт». 20.15 «Добры вечар, малыш». 20.30 Камедыя «Дзёнінкі Брыдэйт Джонс: межы разумнага».

7.00 «Варыш». 7.00 «Мой сярэбраны шар. Георгій Юматэ». 10.00 Серыял «Даха Васільева. Аматыры прыватнага вышук». 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.30 Масцовы час. Весткі—Масква. 11.50 Серыял «Абаронца». 12.45 Серыял «ТАСС упайнаважаны заявіць». 14.20 «Кулагін і партнёры». 15.30 Суд ідзе. 16.30 «Гарадок». Дайджэст. 17.20 Масцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць. 17.40 Серыял «Анёл».

СЕРЫЯЛ

6.00 Мультифільмы. 6.20 Дак. серыял «Аматыры жывёлы». 6.45 Мультифільмы. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.25, 19.00 Навіны. 7.05, 8.10 Дзелавое жыццё. 7.10, 9.05 Прэс-агляд. 7.15, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!» на «Славянскім базары ў Віцебску-2007». 9.10 Здароўе. 9.45 Тайны смак. 10.20 Шпілка. 10.55 Альманах падарожжаў. 11.25 Вось такія ірагі. 12.10 Слова Мітрапаліта Філарэта на Ражство Іаана Праддзень. 12.20 Існасць. 12.50 Камедыя «Дзючына з характарам». 14.40, 19.10 Навіны рэгіёна. 14.55 Формула-1. Гран-пры Вялікабрытаніі. Кваліфікацыя. 16.05 Зона Х. 16.25 Вакол планеты. 17.00 «Ваша лато». 18.00 Кухня гумару. 18.30 Галерэя вобразаў. 19.25 Меладрама «Неба. Самалёт. Дзючына». 21.00 Панарама. 21.40 Дэнінкі фестывалю «Славянскі базар у Віцебску-2007». 22.00 «Славянскі базар у Віцебску-2007». Гала-канцэрт майстроў мастацтваў Беларусі «Ад роднае зямлі, ад гоману бароў». 0.00 Музычны плей-оф. Дэнінкі. 0.40 Камедыя «Спатканне маёй мары».

6.00 Мультифільмы. 6.20 Дак. серыял «Аматыры жывёлы». 6.45 Мультифільмы. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.25, 19.00 Навіны. 7.05, 8.10 Дзелавое жыццё. 7.10, 9.05 Прэс-агляд. 7.15, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!» на «Славянскім базары ў Віцебску-2007». 9.10 Здароўе. 9.45 Тайны смак. 10.20 Шпілка. 10.55 Альманах падарожжаў. 11.25 Вось такія ірагі. 12.10 Слова Мітрапаліта Філарэта на Ражство Іаана Праддзень. 12.20 Існасць. 12.50 Камедыя «Дзючына з характарам». 14.40, 19.10 Навіны рэгіёна. 14.55 Формула-1. Гран-пры Вялікабрытаніі. Кваліфікацыя. 16.05 Зона Х. 16.25 Вакол планеты. 17.00 «Ваша лато». 18.00 Кухня гумару. 18.30 Галерэя вобразаў. 19.25 Меладрама «Неба. Самалёт. Дзючына». 21.00 Панарама. 21.40 Дэнінкі фестывалю «Славянскі базар у Віцебску-2007». 22.00 «Славянскі базар у Віцебску-2007». Гала-канцэрт майстроў мастацтваў Беларусі «Ад роднае зямлі, ад гоману бароў». 0.00 Музычны плей-оф. Дэнінкі. 0.40 Камедыя «Спатканне маёй мары».

7.00 «Суботняя раніца». 8.00, 9.00, 16.00, 20.30, 3.00 Нашы навіны. 9.05 Серыял «Сябры». 9.45 «Здароўе». 10.35 «Смак». 11.00 «Зразумець Даравач». 11.40 «Тэлекасоніс «Саюз». 12.25 Камедыя «Вялікія гонкі». 15.30 «Жаху ведаць». 16.10, 21.00, 3.20 Навіны спорту. 16.15 Маст. фільм «Мы з джаза». 17.45 «КВЗ. Вышэйшая ліга. Лепшыя гульні». 20.00 Вялікая палітка. 21.05 «Зоркі на лёдзе». Лепшае. 22.25 Дэтэктывы «Развод і дзювае прывішчак». 2.05 «Розыгрыш». Лепшае. 3.25 Маст. фільм «Лавіна». 5.05 Таорыя неверагоднасці. «Жыццё да нараджэння». 5.45 Камедыя «Сустрачнемся ля фантана».

23.30 «Бла-бла-шоу». 0.35 Бяліка «Аднойчы ў Кітай 3». 2.10 «Па поўнай праграме». 2.50 «Уцёкі». Серыял. 7.00 Ранішня падзардака. 8.00, 17.30 Серыял «Беліда». 8.50, 15.25 Навіны культуры. 9.00 Кінааповесць «Тартак». 10.30 Ядзім дома. 11.00 Маст. фільм «Капітан Нема». 12.05, 18.30 Серыял «Расплатя за грахі». 12.55 ПРАсоуванне+. 13.10 Серыял «Прымадонна». 14.00 «Алімпійская гісторыя». 1984 г. Лос-Анджэлес. 14.55 Кіт гэта робіцца. 15.35 Футбол. «Кубак Амерыкі-2007». Калумбія—ЗША. 19.30 Усё пра біспеку. 20.05 Калыханка. 20.20 Беларуская часінка. 21.20 «Даталі». Знайдзі сябе. 21.50 Правы чалавека. 22.05 Футбол. «Кубак Амерыкі-2007». Аргенціна—Парагавай. 23.55 Меладрама «Кантак».

6.05, 17.20 «Міншчына». 6.15, 7.40 «З чаго пачынаецца раніца». 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіна». 8.40 «Аўтапанарама». 9.00 «Салдаты 12». Серыял. 10.00 «Сталкер». 10.40 «Тэма дня». 10.45 «Наша справа». 11.00, 18.25 «Чужыя тайны». Серыял. 12.00 «Пантэра». Серыял. 13.00 «Асабісты інтарэс». 13.50 «Студэнты 2». Серыял. 14.50 «Бейблэйд». Мультисерыял. 15.15 «Відавочка прадстаўляе: самае шакіруючае». 16.00 «Есць кантакт». 16.50 «Бабок бунт». Токшоў. 17.30 «Званая вясцера 3». 20.05 «СТБ-спорт». 20.15 «Добры вечар, малыш». 20.30 Камедыя «Дзёнінкі Брыдэйт Джонс: межы разумнага».

7.00 «Варыш». 7.00 «Мой сярэбраны шар. Георгій Юматэ». 10.00 Серыял «Даха Васільева. Аматыры прыватнага вышук». 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.30 Масцовы час. Весткі—Масква. 11.50 Серыял «Абаронца». 12.45 Серыял «ТАСС упайнаважаны заявіць». 14.20 «Кулагін і партнёры». 15.30 Суд ідзе. 16.30 «Гарадок». Дайджэст. 17.20 Масцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць. 17.40 Серыял «Анёл».

СЕРЫЯЛ

6.00 Мультифільмы. 6.20 Дак. серыял «Аматыры жывёлы». 6.45 Мультифільмы. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.25, 19.00 Навіны. 7.05, 8.10 Дзелавое жыццё. 7.10, 9.05 Прэс-агляд. 7.15, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!» на «Славянскім базары ў Віцебску-2007». 9.10 Здароўе. 9.45 Тайны смак. 10.20 Шпілка. 10.55 Альманах падарожжаў. 11.25 Вось такія ірагі. 12.10 Слова Мітрапаліта Філарэта на Ражство Іаана Праддзень. 12.20 Існасць. 12.50 Камедыя «Дзючына з характарам». 14.40, 19.10 Навіны рэгіёна. 14.55 Формула-1. Гран-пры Вялікабрытаніі. Кваліфікацыя. 16.05 Зона Х. 16.25 Вакол планеты. 17.00 «Ваша лато». 18.00 Кухня гумару. 18.30 Галерэя вобразаў. 19.25 Меладрама «Неба. Самалёт. Дзючына». 21.00 Панарама. 21.40 Дэнінкі фестывалю «Славянскі базар у Віцебску-2007». 22.00 «Славянскі базар у Віцебску-2007». Гала-канцэрт майстроў мастацтваў Беларусі «Ад роднае зямлі, ад гоману бароў». 0.00 Музычны плей-оф. Дэнінкі. 0.40 Камедыя «Спатканне маёй мары».

6.00 Мультифільмы. 6.20 Дак. серыял «Аматыры жывёлы». 6.45 Мультифільмы. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.25, 19.00 Навіны. 7.05, 8.10 Дзелавое жыццё. 7.10, 9.05 Прэс-агляд. 7.15, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!» на «Славянскім базары ў Віцебску-2007». 9.10 Здароўе. 9.45 Тайны смак. 10.20 Шпілка. 10.55 Альманах падарожжаў. 11.25 Вось такія ірагі. 12.10 Слова Мітрапаліта Філарэта на Ражство Іаана Праддзень. 12.20 Існасць. 12.50 Камедыя «Дзючына з характарам». 14.40, 19.10 Навіны рэгіёна. 14.55 Формула-1. Гран-пры Вялікабрытаніі. Кваліфікацыя. 16.05 Зона Х. 16.25 Вакол планеты. 17.00 «Ваша лато». 18.00 Кухня гумару. 18.30 Галерэя вобразаў. 19.25 Меладрама «Неба. Самалёт. Дзючына». 21.00 Панарама. 21.40 Дэнінкі фестывалю «Славянскі базар у Віцебску-2007». 22.00 «Славянскі базар у Віцебску-2007». Гала-канцэрт майстроў мастацтваў Беларусі «Ад роднае зямлі, ад гоману бароў». 0.00 Музычны плей-оф. Дэнінкі. 0.40 Камедыя «Спатканне маёй мары».

7.00 «Суботняя раніца». 8.00, 9.00, 16.00, 20.30, 3.00 Нашы навіны. 9.05 Серыял «Сябры». 9.45 «Здароўе». 10.35 «Смак». 11.00 «Зразумець Даравач». 11.40 «Тэлекасоніс «Саюз». 12.25 Камедыя «Вялікія гонкі». 15.30 «Жаху ведаць». 16.10, 21.00, 3.20 Навіны спорту. 16.15 Маст. фільм «Мы з джаза». 17.45 «КВЗ. Вышэйшая ліга. Лепшыя гульні». 20.00 Вялікая палітка. 21.05 «Зоркі на лёдзе». Лепшае. 22.25 Дэтэктывы «Развод і дзювае прывішчак». 2.05 «Розыгрыш». Лепшае. 3.25 Маст. фільм «Лавіна». 5.05 Таорыя неверагоднасці. «Жыццё да нараджэння». 5.45 Камедыя «Сустрачнемся ля фантана».

акуючы». 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь. 19.45 «Добрай ночы, малышы». 19.55 «Гарадок». 21.05 Маст. фільм «Сардэчна запрашаем у Сараева». 23.10 Баявік «Амерыкэн бой». 6.00 «Сёння раніцай». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння. 8.10 Серыял «Чужы твар». 9.00 «Наша усё!». 10.20 «Перамогшы смерць». 10.45 «Крымінальная Расія». 11.15 Серыял «МУР ёсць МУР-3». 13.25 Серыял «Дзень гнева». 14.10 Серыял «Вуліцы разбітых літароў-7». 15.05 «Авіатары». 15.30 «Агляд. Выратавальнікі». 16.30 Серыял «Вяртанне Муктара-2». 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне». 19.45 «Следства влі...». 20.40 Драма «Аргент». 23.00 Серыял «Марскія д'яблы».

9.30 Паруны спорту. 9.45 Аўтаспорт. Чэмпіонат свету ў класе «Турынг». 10.15, 19.00 Фехтаванне. Чэмпіонат Еўропы ў Бельгіі. 11.45, 1.45 Вось гэта дэ-ва!!! 12.30 Спідвей. Гран-пры Даніі. 13.30, 16.30 Конны спорт. Сусветныя конныя гульні ў Германіі. 15.30, 22.30 Самыя дужыя людзі планеты. 17.45 Лёгка атлетка. Гран-пры ІААФ у Харватыі. 21.00 Веласпорт. «Тур дэ Франс». 23.30 Рэспіт. 0.15 Экстрэмальны спорт. 0.45 Сумо.

ФІЛЬМ ДНЯ

РАСІЯ 21.05 «САРДЭЧНА ЗАПРАШАЕМ У САРАЕВА» (ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ—ЗША, 1997 г.) 1992 год. Абложаныя сталіца Босніі Сараева ляжыць у раінах. Міжнародная каманда тэлежурналістаў вядзе рэпартажы з разбуранай вайной краіны, па-ведамляючы свету аб жахах, якія там адбываюцца. Рэжысёр — Майкл Уінтэробат. У ролях: Сцівен Дэйвін, Вудзі Харальсан, Марыса Тамей, Эміра Нуту-свіч, Керы Фокс, Горан Вісінч.



СЕРЫЯЛ

6.00 Мультифільмы. 6.20 Дак. серыял «Аматыры жывёлы». 6.45 Мультифільмы. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.25, 19.00 Навіны. 7.05, 8.10 Дзелавое жыццё. 7.10, 9.05 Прэс-агляд. 7.15, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!» на «Славянскім базары ў Віцебску-2007». 9.10 Здароўе. 9.45 Тайны смак. 10.20 Шпілка. 10.55 Альманах падарожжаў. 11.25 Вось такія ірагі. 12.10 Слова Мітрапаліта Філарэта на Ражство Іаана Праддзень. 12.20 Існасць. 12.50 Камедыя «Дзючына з характарам». 14.40, 19.10 Навіны рэгіёна. 14.55 Формула-1. Гран-пры Вялікабрытаніі. Кваліфікацыя. 16.05 Зона Х. 16.25 Вакол планеты. 17.00 «Ваша лато». 18.00 Кухня гумару. 18.30 Галерэя вобразаў. 19.25 Меладрама «Неба. Самалёт. Дзючына». 21.00 Панарама. 21.40 Дэнінкі фестывалю «Славянскі базар у Віцебску-2007». 22.00 «Славянскі базар у Віцебску-2007». Гала-канцэрт майстроў мастацтваў Беларусі «Ад роднае зямлі, ад гоману бароў». 0.00 Музычны плей-оф. Дэнінкі. 0.40 Камедыя «Спатканне маёй мары».

6.00 Мультифільмы. 6.20 Дак. серыял «Аматыры жывёлы». 6.45 Мультифільмы. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.25, 19.00 Навіны. 7.05, 8.10 Дзелавое жыццё. 7.10, 9.05 Прэс-агляд. 7.15, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!» на «Славянскім базары ў Віцебску-2007». 9.10 Здароўе. 9.45 Тайны смак. 10.20 Шпілка. 10.55 Альманах падарожжаў. 11.25 Вось такія ірагі. 12.10 Слова Мітрапаліта Філарэта на Ражство Іаана Праддзень. 12.20 Існасць. 12.50 Камедыя «Дзючына з характарам». 14.40, 19.10 Навіны рэгіёна. 14.55 Формула-1. Гран-пры Вялікабрытаніі. Кваліфікацыя. 16.05 Зона Х. 16.25 Вакол планеты. 17.00 «Ваша лато». 18.00 Кухня гумару. 18.30 Галерэя вобразаў. 19.25 Меладрама «Неба. Самалёт. Дзючына». 21.00 Панарама. 21.40 Дэнінкі фестывалю «Славянскі базар у Віцебску-2007». 22.00 «Славянскі базар у Віцебску-2007». Гала-канцэрт майстроў мастацтваў Беларусі «Ад роднае зямлі, ад гоману бароў». 0.00 Музычны плей-оф. Дэнінкі. 0.40 Камедыя «Спатканне маёй мары».

7.00 «Суботняя раніца». 8.00, 9.00, 16.00, 20.30, 3.00 Нашы навіны. 9.05 Серыял «Сябры». 9.45 «Здароўе». 10.35 «Смак». 11.00 «Зразумець Даравач». 11.40 «Тэлекасоніс «Саюз». 12.25 Камедыя «Вялікія гонкі». 15.30 «Жаху ведаць». 16.10, 21.00, 3.20 Навіны спорту. 16.15 Маст. фільм «Мы з джаза». 17.45 «КВЗ. Вышэйшая ліга. Лепшыя гульні». 20.00 Вялікая палітка. 21.05 «Зоркі на лёдзе». Лепшае. 22.25 Дэтэктывы «Развод і дзювае прывішчак». 2.05 «Розыгрыш». Лепшае. 3.25 Маст. фільм «Лавіна». 5.05 Таорыя неверагоднасці. «Жыццё да нараджэння». 5.45 Камедыя «Сустрачнемся ля фантана».

13.50 Небяспечная зона. 14.30 «Мужчынская работа-2». Серыял. 15.30 Новая «Часінка». 16.55 Дзелавая Масква. 17.15 Нашы любімыя жывёлы. 17.45 «Самазванцы-3». Серыял. 18.55 «У цэнтры увагі». «З чаго пачынаецца дзятчінства». 20.05 Маст. фільм «П'янае світанне». 22.20 Момент існасці. 23.15 Падазеі. 25-я гадзіна. 0.05 «Кажанне Свана».

9.30 Паруны спорту. 9.45 Аўтаспорт. Чэмпіонат свету ў класе «Турынг». 10.15, 19.00 Фехтаванне. Чэмпіонат Еўропы ў Бельгіі. 11.45, 1.45 Вось гэта дэ-ва!!! 12.30 Спідвей. Гран-пры Даніі. 13.30, 16.30 Конны спорт. Сусветныя конныя гульні ў Германіі. 15.30, 22.30 Самыя дужыя людзі планеты. 17.45 Лёгка атлетка. Гран-пры ІААФ у Харватыі. 21.00 Веласпорт. «Тур дэ Франс». 23.30 Рэспіт. 0.15 Экстрэмальны спорт. 0.45 Сумо.

ФІЛЬМ ДНЯ

РАСІЯ 21.05 «САРДЭЧНА ЗАПРАШАЕМ У САРАЕВА» (ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ—ЗША, 1997 г.) 1992 год. Абложаныя сталіца Босніі Сараева ляжыць у раінах. Міжнародная каманда тэлежурналістаў вядзе рэпартажы з разбуранай вайной краіны, па-ведамляючы свету аб жахах, якія там адбываюцца. Рэжысёр — Майкл Уінтэробат. У ролях: Сцівен Дэйвін, Вудзі Харальсан, Марыса Тамей, Эміра Нуту-свіч, Керы Фокс, Горан Вісінч.



СЕРЫЯЛ

6.00 Мультифільмы. 6.20 Дак. серыял «Аматыры жывёлы». 6.45 Мультифільмы. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.25, 19.00 Навіны. 7.05, 8.10 Дзелавое жыццё. 7.10, 9.05 Прэс-агляд. 7.15, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!» на «Славянскім базары ў Віцебску-2007». 9.10 Здароўе. 9.45 Тайны смак. 10.20 Шпілка. 10.55 Альманах падарожжаў. 11.25 Вось такія ірагі. 12.10 Слова Мітрапаліта Філарэта на Ражство Іаана Праддзень. 12.20 Існасць. 12.50 Камедыя «Дзючына з характарам». 14.40, 19.10 Навіны рэгіёна. 14.55 Формула-1. Гран-пры Вялікабрытаніі. Кваліфікацыя. 16.05 Зона Х. 16.25 Вакол планеты. 17.00 «Ваша лато». 18.00 Кухня гумару. 18.30 Галерэя вобразаў. 19.25 Меладрама «Неба. Самалёт. Дзючына». 21.00 Панарама. 21.40 Дэнінкі фестывалю «Славянскі базар у Віцебску-2007». 22.00 «Славянскі базар у Віцебску-2007». Гала-канцэрт майстроў мастацтваў Беларусі «Ад роднае зямлі, ад гоману бароў». 0.00 Музычны плей-оф. Дэнінкі. 0.40 Камедыя «Спатканне маёй мары».

6.00 Мультифільмы. 6.20 Дак. серыял «Аматыры жывёлы». 6.45 Мультифільмы. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.25, 19.00 Навіны. 7.05, 8.10 Дзелавое жыццё. 7.10, 9.05 Прэс-агляд. 7.15, 8.15 «Добрай раніцы, Беларусь!» на «Славянскім базары ў Віцебску-2007». 9.10 Здароўе. 9.45 Тайны смак. 10.20 Шпілка. 10.55 Альманах падарожжаў. 11.25 Вось такія ірагі. 12.10 Слова Мітрапаліта Філарэта на Ражство Іаана Праддзень. 12.20 Існасць. 12.50 Камедыя «Дзючына з характарам». 14.40, 19.10 Навіны рэгіёна. 14.